

# НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСЬЦІ НАСЕЛЬНІЦТВА БССР І БЕЛАРУСКАГА НАСЕЛЬНІЦТВА СССР ПАВОДЛЕ ПЕРАПІСУ 1926 ГОДУ

Г. Гарэцкі

Надрукавана ў друкарні  
Беларускага Дзяржаўнага  
(—) Выдавецтва (—)  
Заказ № 2746.—1.00 экз.  
Галоўлітбел № 1483.

Пакуль што выдрукаваны толькі папярэдняя вынікі або кароткія зводкі перапісу насельніцтва 1926 г. па ўсім СССР<sup>1)</sup>. Канчатковая вынікі перапісу друкуюцца ў асноўных выданьнях, з якіх ужо з'явілася некалькі томаў па аддзеле „Нацыянальнасьць, родная мова, узрост і пісьменнасьць“. У першых тамох вышлі вынікі перапісу па БССР<sup>2)</sup>. Гэта дае магчымасць ужо зараз дакладна, на падставе канчатковых лічбаў перапісу, прасачыць нацасаблівасці насельніцтва БССР і з меншай дакладнасцю некаторыя асаблівасці беларускага насельніцтва СССР.

Нажаль, распрацоўка вынікаў перапісу не падрабязная, комбінацыйных табліц вельмі мала, большасць вынікаў прыстасавана да акруговых адміністрацыйных адзінак (12 старых акруг БССР); толькі адна табліца падзелу насельніцтва па нацыянальнасьці і асобна па роднай мове (без комбінацый) складзена па раённых адміністр. адзінках БССР. Усё гэта значна звужае магчымасці дакладнага скарыстаньня і навуковае крытыкі вынікаў перапісу. З прычыны зъмены адміністрацыйных меж, вынікі перапісу 1926 г. амаль зусім няможна параўнаць з адзіным старым перапісам 1897 г. ЦСК (ЦСУ) Беларусі зробіць вялікую справу, калі організуе хоць некаторыя пералічэнныя вынікаў перапісу 1926 году, каб параўнаць іх з вынікамі перапісу 1897 году. Бо наогул вынікі першага поўнага савецкага перапісу насельніцтва вельмі багатыя, рознастайныя і варты самай вялікай увагі, шырокай популярызацыі і скарыстаньня для навуковых і практычных мэт.

Вось які малюнак складу насельніцтва БССР па нацыянальнасьці і па роднай мове дае перапіс (гл. табл. на 4 стар.).

Па табліцы можна ўстанавіць такія факты:

1. У сельскіх мясцовасцях Беларускай ССР (па раёнах) у дэвяці акругах беларусы ў складзе насельніцтва займаюць звыш 90%, пры паказаньнях па нацыянальнасьці, у аднай (Мазырская)—звыш 85%,

<sup>1)</sup> Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. IV выпуск. Народность и родной язык населения СССР. Москва 1928 г. III вып. Население СССР. М. 1927 г. і інш.

<sup>2)</sup> Всесоюзная перепись населения. Том X. Народность, родной язык, возраст и грамотность. Белорусская ССР. Москва 1928 г.

Насельніцтва па раёнах у процэнтах

Акругі архів Дактор 360 зоры	Беларусы				Расійцы				Яўрэі				Палякі				Іншыя					
	Па нацыя- нальнасці		Па роднай мове		Па нацыя- нальнасці		Па роднай мове		Па нацы- нальны		Па роднай мове		Па нацы- нальны		Па родн. мове		Па нацы- нальны		Па родн. мове			
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
I	90,7	92,9	84,4	87,4	3,4	2,1	11,5	9,2	1,4	1,3	1,2	2,6	2,8	1,1	1,2	1,9	0,9	1,7	1,0	100		
	90,4	90,3	72,6	72,9	5,7	5,8	24,3	23,9	0,8	0,4	0,8	0,8	1,3	1,4	0,7	0,8	1,8	2,1	1,6	1,6	100	
II	90,9	91,1	87,8	88,2	2,2	2,2	8,3	8,0	1,8	1,7	1,7	4,4	4,5	1,6	1,7	0,7	0,5	0,6	0,4	0,4	100	
	94,6	94,2	69,1	69,6	1,9	2,0	28,5	27,6	1,4	1,4	1,3	1,5	1,5	0,6	0,6	0,6	0,9	0,6	0,6	0,6	100	
III	94,5	95,5	94,2	95,4	1,3	0,5	2,8	1,8	1,4	1,3	1,4	2,3	2,3	1,1	1,1	0,5	0,4	0,5	0,3	0,3	100	
	96,3	96,4	96,5	97,3	0,6	0,5	1,2	0,9	1,5	1,4	1,4	1,0	0,9	0,3	0,3	0,6	0,8	0,6	0,6	0,1	100	
IV	97,1	96,8	75,3	74,8	1,0	0,3	22,9	23,3	1,2	1,2	1,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	100	
	95,6	96,1	94,0	95,6	1,1	0,4	3,4	1,9	1,7	1,7	1,7	1,3	1,4	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3	100		
V	91,3	91,1	82,7	84,2	3,7	3,7	13,5	11,9	2,4	2,5	2,4	2,5	2,1	2,1	0,8	0,9	0,5	0,6	0,6	0,5	100	
	87,5	89,3	88,8	89,8	0,7	0,4	2,4	1,6	3,3	3,4	3,3	3,4	2,9	2,9	1,2	1,2	4,6	4,0	4,3	4,0	100	
VI	65,9	65,8	31,5	32,5	25,8	25,9	63,3	62,3	2,1	2,3	2,1	2,2	1,8	1,9	0,5	0,5	4,4	4,1	2,6	2,5	100	
	56,9	56,6	16,7	16,7	38,1	38,5	81,8	81,8	1,0	0,9	0,9	1,6	1,6	0,2	0,2	2,4	2,4	0,4	0,4	100		

— 5 —

у аднэй (Рэчыцкая) — звыш 65% і ў аднэй (Гомельская) — звыш 50%. Апрача дзвюю акруг, якія да БССР далучаліся толькі ў часе перапису (Гомельская і Мазырская), беларусы па нацыянальнасці зьяўляюцца ў складзе вясковага насельніцтва БССР выключнай па супэльнасці масай (звыш 90%)<sup>1)</sup>.

2. Расійцы па нацыянальнасці ў Рэчыцкай і Гомельской акругах займаюць ад 25 да 40% (25,8%—38,5%), у Полацкай, Віцебскай і Бабруйскай акругах ад 3 да 6% і ў іншых акругах—менш 3%.

3. Палякі па нацыянальнасці толькі ў аднэй Барысаўской акрузе маюць 4,5% у складзе вясковага насельніцтва, ва ўсіх іншых акругах—менш 3%. Палякоў больш, чым расійцаў, у Барысаўской, Менской, Магілеўской, Слуцкай і Мазырской акругах.

4. Яўрэі займаюць сярод вясковага насельніцтва 2—3% у Мазырской, Бабруйскай і Рэчыцкой акругах, у іншых акругах менш 2%. Раёнам значнага пашырэння яўрэяў-вяскоўцаў зьяўляецца Беларускае Палесьсе. Пераважнае месца сярод іншых нацменшасцяў беларускай вёскі яўрэі маюць у Магілеўской, Калінінскай і Слуцкай акругах (яўрэяў больш, чым расійцаў і палякоў).

5. Іншыя нацыянальнасці больш-менш значныя групы складаюць ярод вясковага насельніцтва Мазырской, Рэчыцкой і Гомельской акруг (пераважна украінцы — іх 2,9%, 3,4% і 2,2%), а таксама Полацкай і Віцебскай акруг (пераважна латышы—іх 0,7% і 1,2%).

6. Нациянальны склад мужчын і жанчын вельмі блізкі між сабою, за некаторымі выключэннямі: беларусаў у Полацкай акрузе больш сярод жанчын, затое сярод мужчын больш расійцаў; у Менской акрузе расійцаў больш сярод мужчын, чым сярод жанчын, а таксама ў Калінінскай, Слуцкай, Мазырской, г. зн. у акругах з мінімальным процэнтам расійцаў,—гэта съведчыць аб tym, што расійцы тут—немяцавыя карэнныя жыхары. (Сярод немяцавага, прылага насельніцтва заўсёды больш мужчын); сярод яўрэяў і палякоў адносіны мужчын і жанчын цалком уроўнаважаны (выключэнне—яўрэі ў Віцебскай акрузе).

Калі падзяліць усе 12 акруг БССР на 5 палос, або зон, як гэта зроблена ў табліцы, па іх географічнаму разьмяшчэнню з поўначы на поўдзень, і ў кожнай паласе разьмясьціць акругі ў кірунку з заходу на ўсход, дык можна зауважыць, што значэнне беларусаў па нацыянальнасці ў складзе вясковага насельніцтва ўзрастает з поўначы і поўдня БССР да яе цэнтру—III паласы: Менская, Магілеўская і Калінінская акругі<sup>2)</sup>). Гэта нібы цэнтральная беларуская этнографічная вось, нібы хрыбет беларускага этнографічнага абліцу. Цікава адзначыць, што і ў

<sup>1)</sup> БССР зьяўляецца самай аднастайнейшай па нацскладу, спаміж іншых Саветных Рэспублік: процэнт беларусаў у БССР—80,6, украінцаў у УССР—80,0 проц., рускіх у РСФСР—73,4 проц., узбекаў у УзбССР—73,4 проц., туркменаў, у Туркменскай ССР—70,2 проц.

<sup>2)</sup> Б. П. Вейнберг вылічыў, што цэнтр беларускага насельніцтва ляжыць паміж Менскам і Магілевам.

Захаднай Беларусі працяг гэтае восі захоплівае найбольш беларускія па нацыянальнаму складу мясцовасці (Наваградчына, Лідчына, Горадзенщчына).

Значным дасягненнем перапісу 1926 году было тое, што ён зарэгістраваў асобна нацыянальную прыналежнасць насельніцтва і асобна яго родную мову. Дзякуючы гэтаму можна прасачыць—хочь і груба—прыблізна процэс асыміляцыі па асобных нацыянальных груп.

7. Нацыянальны склад насельніцтва БССР па роднай мове значна розніца ад складу па нацыянальнай прыналежнасці. Звыш 90% беларусаў сярод вяскоўцаў па роднай мове маюць ужо ня 9, а толькі 3 акругі; звыш 80% беларусаў мае не 1, а ужо 4 акругі; сюды якраз і трапілі акругі, якія раней мелі звыш 90% беларусаў па нацыянальнасці. Калі па нацыянальнай прыналежнасці беларусы ва ўсіх акругах займалі абсолютную большасць, дык па роднай мове ў дэльвіх акругах яны пераходзяць на становішча нацыянальных меншасцяў, саступаючы абсолютной большасці расійцам; гэта якраз акругі, якія далучаліся да БССР у часе самога перапісу—Рэчыцкая (беларусаў—25,8%, расійцаў—62,8%) і Гомельская (беларусаў—38,3%, расійцаў—81,8%), і ў самым факце іх існаванья ня ў складзе БССР хаваецца прычына зыніканага процэнту ў гэтых акругах беларусаў па нацыянальнай прыналежнасці і зусім мізэрнага процэнту беларусаў па роднай мове.

Але ўсё-ж, ня гледзячы на бясспрэчныя памылкі ў рэгістрацыі роднае мовы, факт несупадання нацыянальнасці і роднай мовы для некаторых мясцовасцяў з'яўляецца рэальным фактам, адбіткам процэсу асыміляцыі беларускага насельніцтва. Калі ўзяць процэнт беларусаў па роднай мове і па нацыянальнасці сярод вясковага насельніцтва па асобных палосах акруг у кірунку з поўначы на поўдзень і з заходу на ўсход, дык лічбы будуть такімі (% % сярод мужчын):

Процэнт беларусаў

Поўнач	Акругі I групы		Акругі II групы		Поўдзень				
	Па нацыянальнасці	Па роднай мове	+	%		Па нацыянальнасці	Па роднай мове	+	%
Полацкая .	90,7	84,4	—	6,3	Віцебская .	90,4	72,6	—	17,8
Барысаўск. .	90,9	87,8	—	3,1	Аршанская . .	94,6	69,1	—	21,5
Менская .	94,5	94,2	—	0,3	Магілеўск . .	96,3	96,5	+	0,2
Слуцкая .	95,6	94,0	—	1,6	Калінінская (III)	97,6	75,3	—	22,3
Мазырская .	88,5	88,8	+	0,5	Бабруйск. .	91,3	82,7	—	8,6
					Рэчыцкая . .	65,9	31,5	—	34,4
					Гомельская (III)	56,9	16,7	—	40,2

Захад

Усход (шыротныя групы)

Гэта географічна орыентаваная табліца паказвае, што процэнт беларусаў па роднай мове, дасягаючы максімуму ў цэнтры Беларусі, спадае ў кірунку на поўдзень і больш рэзка на поўнач у першай групе акруг, у кірунку на поўнач і больш рэзка на поўдзень у другой і трэцій групе акруг<sup>1</sup>), пры гэтым, чым далей акругі на ўсход, тым больш разкае спаданье. Тую-ж законаўпарадкаванасць паказваюць лічбы аб разыходжанні процэнту беларусаў па нацыянальнасці і па роднай мове. Такім чынам, ёсьць два географічных кірункі, у якіх адбываецца асыміляцыя беларусаў—адзін кірунак ідзе на поўнач, другі—на ўсход і паўночны ўсход. Найбольш моцнай інтэнсіўнасці процэс асыміляцыі беларусаў набывае на паўночна-ўсходнім і ўсходнім географічным кірунку (Віцебшчына, Аршанская, Калінінская), г.зн. у кірунку цэнтральнага расійскага этнографічнага ядра. Але наогул процэс асыміляцыі не набывае яшчэ сярод беларусаў вялікай моцы; калі ня лічыць Гомельшчыны і б. Рэчыцк. акругі, дзе на лічбы мелі ўплыв спэцыфічныя асаблівасці адарванасці ад політычна-культурнай еднасці з БССР, дык актыўная асыміляцыя ахоплівае ў першай шыротнай групе ня больш 10% насельніцтва (процэнт беларусаў, якія гавораць не пабеларуску), у другой групе ня больш 20—25%. Зноў яскрава вылучаецца цэнтральны этнографічны пас Беларусі—Менская, Магілеўская і Калінінская акругі, дзе (за выключэннем апошняй акругі) процэс асыміляцыі ня даў ніякіх вынікаў.

8. Яўрэі ў вёсках паказваюць дзіўную ўстойлівасць роднай мовы; родная мова і нацыянальная прыналежнасць у яўрэй-вяскоўцаў супадаюць цалком.

9. Палякі, наадварот, спаміж усіх нацыянальнасцяў БССР выяўляюць найбольш рысаў асыміляцыі. Процэнт палякоў па роднай мове менш процэнту палякоў па нацыянальнасці па 8 акругах у 2—3 разы, у 3 акругах—звыш чым у трох разы (Гомельская, Рэчыцкая, Магілеўская), у адной—да 2 разоў (Віцебшчына). Процэс асыміляцыі такой глыбокай інтэнсіўнасці ня мог адбыцца сярод польскай нацыянальнасці, вядомай высокай нацыянальнай самасвядомасцю і захоўваньнем нацыянальнай культуры. Таму застаецца толькі адно дапушчэнне: група палякоў вылучана *рэгістратарамі* паводле нейкай іншай (не нацыянальнай) адзнакі, магчыма, рэлігійнай (каталікі).

10. *Расійцы* па роднай мове паказваюць значнае разыходжанье з іх значэннем па нацыянальнасці. Географічна гэта разыходжанье найбольшае там, дзе заўважаецца найбольшае зъмяшчэнне беларусаў—найбольшай групай, запісанай расійцамі па роднай мове, быті беларусы.

11. Розніца ў нацыянальных складзе мужчын і жанчын па роднай мове большая, чым па нацыянальнасці, асабліва ў беларусаў і *расійцаў*: сярод жанчын большы процэнт беларусак па роднай мове, сярод мужчын—большы процэнт *расійцаў*: беларуска відавочна больш захоўвае родную мову, чымся мужчына—беларус.


<sup>1)</sup> Да трэцій групы належаць Калінінская і Гомельская акругі.

Географічнае разъмашчэнне беларусаў-вяскоўцаў па аблшару БССР (па раённых адміністрацыйных адзінках) падана ў картограме № 1. Толькі ў чатырох раёнах БССР беларусы ня маюць абсолютнай большасці ў складзе насельніцтва: Дабрушкім (37,0 проц.), Краснабудзкім (22,3 проц.), Насовіцкім (46,7 проц.) і Свяцілавіцкім (34,0 проц.) раёнах на Гомельшчыне. У далучаных да БССР у часе правядзення перапісу акругах—Рэчыцкай і Гомельскай—беларусы ў большасці раёнаў складаюць 50—75 проц. ад усяго сельскага насельніцтва, а ў частцы раёнаў—Васілевіцкім, Горвальскім, Холмецкім Рэчыцкай акругі і Веткаўскім, Дзятлавіцкім і Чачэрскім раёнах Гомельшчыны 75—85 проц. Ня глядзячы на бяспрэчнае зъмяншэнне беларусаў у часе рэгістрацыі, нацыянальная статыстыка новадалучаных акруг цалком съцвярджае правільнасць і падстаўнасць далучэння да БССР гэтых карэнных беларускіх акруг. Пераважная большасць тэрыторыі БССР мае ў складзе насельніцтва 85—95 проц. беларусаў, а вельмі значныя компактныя масы раёнаў на ўсходзе БССР (Магілеўшчына і Калініншчына), на заходзе (пласа Менск-Слуцак і на ўсходзе ад Менску ўніз да Палесься), на поўначы Палесься, на поўнач і на паўднёвы ўсход ад Віцебску і на паўночны ўсход ад Полацку мае звыш 95 проц. беларусаў спаміж сельскага насельніцтва. Дакладная географія разъмашчэння беларусаў па аблшару БССР яшчэ раз падкрэслівае выключную компактнасць гэтага разъмашчэння, выключную аднаўлітасць вясковай Беларусі ў нацыянальных адносінах.

Разъмашчэнне *расійцаў* па раёнах—часта адваротнае разъмашчэнню беларусаў. Абсолютную большасць, згодна перапісу, расійцы маюць толькі ў трох раёнах Гомельскага акругі: Дабрушкім, Краснабудзкім і Насовіцкім.

Яўрэі паважнае значэнне набываюць сярод вяскоўцаў у Журавіцкім раёне, Магілеўскай акругі (4,3 проц.), Краснаслабодзкім раёне, Слуцкае акругі (3,4 проц.), Свіслачыцкім раёне, Бабруйскай акругі (4,1 проц.) і Парыцкім, той-жа акругі (7,0 проц.), Юрэвіцкім раёне, Рэчыцкае акругі (7,0 проц.) і пяці раёнах Мазырскага акругі: Жыткавіцкім (3,5 проц.), Карагінскім (6,2 проц.), Лельчицкім (5 проц.), Слабадзкім (4,8 проц.) і Тураўскім (3,5 проц.). Паколькі насельніцтва аднайменных мястечак адпаведных раёнаў выключана са складу сельскага насельніцтва (мястечкі Свіслач, Парычы, Жыткавічы, Тураў), пастолькі можна меркаваць аб значных пасяленнях у гэтых раёнах сапраўдных яўрэяў-вяскоўцаў; у другіх раёнах, дзе паказаны значны процент яўрэяў-вяскоўцаў, фактычна гэта жыхары мястечак, толькі залічаных статыстыкаю ў склад сельскіх паселішчаў.

Палякі прадстаўлены значнымі групамі ў раёнах Ульскім (6,4 проц.) і Ушацкім, Полацкае акругі (4,9 проц.), Высачанскаем раёне, Віцебскае акругі (4,2 проц.), у 4-х раёнах Барысаўшчыны: Плещаніцкім (15,3 проц.), Халопеніцкім (5,7 проц.), Лепельскім (4,9 проц.) і Бярэзінскім (3,9 проц.),



двох раёнах Аршанскае акругі—Круглянскім (4,0 проц.) і Талочынскім (4,2 проц.); у Меншчыне палякі складаюць значную группу ў Сымілавіцкім раёне (3,3 проц.) і Пухавіцкім (2,9 проц.); у Магілеўшчыне—у Чавускім (2,8 проц.), на Случчыне—у Капыльскім (5,2 проц.); на Бабруйшчыне—у Клічаўскім (5,9 проц.), Парыцкім (4,2 проц.) і Свіслацкім (6,1 проц.), на Мазыршчыне—у Каралінскім (3,0 проц.), Нараўлянскім (8,6 проц.) і Слабадзкім (4,9 проц.); у Рэчыцкай акрузе—у Хойніцкім раёне (4,9 проц.) і Юрэвіцкім (3,0 проц.), у Гомельскай акрузе—толькі ў адным Свяцілавіцкім раёне (7,5 проц.).

Латыскія колёні пашыраны ў раёнах Ушацкім, Расонскім і Полацкім, Полацкае акругі (ад 200 да 450 жыхароў на раён), Лёзіненскім, Віцебскім, Высачанскім, Кузняцоўскім, Межанскім, Сураскім раёнах Віцебшчыны (ад 400 да 2000 душ на раён), Глускім раёне, Бабруйскае акругі (418 чал.), Міаславіцкім раёне Калініншчыны (618 чал.), Быхаўскім, Лупалаўскім, Магілеўскім, Чачавіцкім раёне Магілеўшчыны (ад 200 да 600 чал.).

Украінцы ў Гомельшчыне дасягаюць па Краснабудзкаму і Свяцілавіцкаму раёнах да 8,2 проц. і 7,4 проц. (па 2–3 тысячи чалавек), па іншых раёнах Гомельшчыны украінцаў значна меншы процант: Добрушскі—1,4 проц., Дзятлавіцкі—1,8 проц., Насовіцкі—1,1 проц. У Мазыршчыне вельмі паважную частку насельніцтва украінцы складаюць па Нараўлянскаму раёну—4266 чал., або 13,1 проц.; меншыя часткі—па Слабадзкому (1,8 проц.), Лельчицкаму (2,4 проц.), Каралінскаму (4,3 проц.) і Жыткавіцкаму (5,5 проц.) раёнах. Прыкметная доля насельніцтва прыпадае на украінцаў у Рэчыцкай акрузе: Камарынскі раён (16,2 проц., або 4178), Лоеўскі—5,6 проц., Холмецкі—3,3 проц., Юрэвіцкі—2,1 проц., Васілевіцкі—4,8 проц. і Брагінскі—2,2 проц. На Мазыршчыне, згодна статыстыкі, украінцы блізка што цалком захоўваюць украінскую мову. Зусім прошлеглая зьява ў Гомельскай і Рэчыцкай акругах: з усіх украінцаў роднай мовай ліцаў украінскую на Гомельшчыне нібы толькі 6,9 проц., а ў Рэчыцкай акрузе нібы 54,3 проц.

З іншых нацыянальнасцяў у складзе вясковага насельніцтва паасобных раёнаў трэба адзначыць: немцы ў Старобінскім раёне Случчыны (133 чал., або 0,3 проц.), Васілевіцкім раёне, Рэчыцкай акругі (223 чал., або 1,2 проц.) і трох раёнах Мазыршчыны: Нараўлянскім (1934 чал. або 5,9 проц.), Лельчицкім (271, або 0,9 проц.) і Каралінскім (862, або 3,2 проц.) і літоўцы—у Крупскім, Лепельскім і Барысаўскім раёнах, Барысаўскае акругі (па 100–300 чал. на раён), Высачанскім, Лёзіненскім і Сеньненскім раёнах Віцебшчыны (150–400 чал. на раён), Расінянскім раёне Калініншчыны (звыш 500 чал.), Лупалаўскім раёне Магілеўшчыны (звыш 300 чалавек), Дрыбінскім і Дубровенскім раёнах Аршаншчыны (150–500 чал. на раён).

Татары паміж вясковага насельніцтва БССР складаюць ледзь прыкметныя выспачкі па Койданаўскаму і Самахвалавіцкаму раёнах Мен-

шчыны, Бягомльскому раёну Барысаўшчыны, Краснабудзкаму раёну Случчыны. Цыганы па раскіданы драбнусенкімі выспачкамі па тэрыторыі ўсёй БССР, ніде не складаючы хоць троху значных груп.

Карыстаючыся лічбамі нацыянальнага складу па асобных адміністрацыйных раёнах БССР па нацыянальнасці і роднай мове, можна шляхам параўнання гэтых лічбаў больш дакладна паказаць географічнае разъмешчэнне асыміляцыі і экспансіі беларусаў, а таксама можна паказаць географію інтэнсіўнасці процесу асыміляцыі беларускае нацыянальнасці. За паказальнік асыміляцыі або культурнае экспансіі бярацца процант адносін беларусаў па мове да беларусаў па нацыянальнасці. Процант, большы 100, адзначае, што ня толькі прадстаўнікі данай нацыянальнасці ўжываюць (і ліцаў за сваю родную) мову гэтай нацыянальнасці, але што і іншыя народы ўжываюць яе мову, падлягаючы, такім чынам, культурна-нацыянальной асыміляцыі аналізаванай нацыянальнасці. Наадварот, процант менш 100, адзначае, што нацыянальнасць сама асымілюецца. Пры гэтых, чым меншы процант, чым менш прадстаўнікоў нацыянальнасці ўжывае сваю родную мову, тым глыбей процес асыміляцыі.

На картограме № 2 паказана па асобных раёнах, наколькі лік беларусаў па мове больш або менш ліку беларусаў па нацыянальнасці. Паказальнікам, значыцца, зьяўляецца—якая частка беларусаў на лічыць сваёй роднай мовай беларускую, ня ўжывае яе.

Раён культурна-нацыянальнае экспансіі беларусаў ахоплівае шырокую паласу паміж Менскам і Магілевам, г. зн. раней вызначаную намі тэрыторыю беларускай этнографічнай восі, беларускай этнографічнай цэнтруючай лініі. Гэта паласа экспансіі беларусаў пашыраецца на поўнач, ад Барысава да Полацка, і на поўдзень, ад Барысава да Слуцку. Лёкальнымі раёнаў беларускае культурна-нацыянальнае экспансіі зьяўляюцца: Сураскі раён на крайнім паўночным усходзе БССР, раён к заходу паміж Менскам і Слуцкам на самым крайнім заходзе БССР і Палескі цэнтральны раён к заходу ад Мазыра з пашырэннем на самы поўдзень БССР.

Інтэнсіўнасць процесу экспансіі наогул вельмі нязначная, максімум + 12,0 проц. у Плещаніцкім раёне, + 3,3 проц. у Койданаўскім раёне, + 2,7 проц. у Чавускім, + 2,7 проц. у Капыльскім, + 5,2 проц. у Нараўлянскім і + 4,5 проц. у Каралінскім раёнах (на Мазыршчыне). У большасці раёнаў нацыянальная экспансія беларусаў адбываецца за лік палякоў, але ня ўсюды: напр., у Плещаніцкім раёне Барысаўшчыны, Каралінскім раёне Мазыршчыны і некаторых іншых, лік павялічэння беларусаў больш ліку зъмяшчэння палякоў па роднай мове супроць палякоў па нацыянальнасці. Магчыма, і гэта відавочна, так, што ў нацыянальную группу палякоў былі зарэгістраваны і палякі, і беларусы-каталікі; можа, сама беларускае каталіцкае насельніцтва па нацыянальной і культурнай несвядомасці зблытала рэлігійную і нацыянальную



прыналежнасьць („каталік—значыща паляк“), можа, у гэтым ёсьць грэх за рэгістратарамі, але, разумеецца, у значна меншай меры.

Але не падлягае спрэчнасьці факт, што ў некаторых раёнах Беларускае ССР ня толькі няма ніякіх процесаў асыміляцыі беларусаў, а якраз наадварот: беларусы або цалком захоўваюць сваю родную мову або нават выяўляюць процэс нацыянальна-культурнае экспансіі, пашырэння беларускае мовы на іншыя нацыянальныя групы. Разумеецца, гэту „экспансію“ трэба ўзяць у лапкі, з прычыны нязначнасьці яе інтэнсывнасці. Самы-ж факт яе наяўнасьці паказвае на дыялектычную сутнасьць процесаў асыміляцыі або экспансіі; адзін процэс можа перайсьці ў другі, адзін процэс можа разка зъяніцца іншым процесам, у залежнасьці ад конкретных умоў абшару, просторы і часу. Таорыя аднаўленайнасці процесу асыміляцыі, тэорыя няўхільнай і нямінучай простаўленайнасці асыміляцыі беларускае нацыянальнасці, русыфікацыі або полёнізацыі (хоць-бы на працягу доўгага часу), не абапіраецца на факты жыцця.

Раёны адсутнасьці процесаў як экспансіі, так і асыміляцыі (лік беларусаў па нацыянальнасці ровен ліку беларусаў па роднай мове) разам з раёнамі слаба выяўленай асыміляцыі (ня ўжывае беларускае мовы спаміж беларусаў да 3%) разьмешчаны географічна па суседстве з раёнамі экспансіі, ахопліваючы, такім чынам, разам усё Палесьсе (бяз Рэчыцкага акругі), усю заходнюю паласу БССР, ад раёнаў ніжэй і на захад Слуцку праз Менск, Барысаў да Полацку і ўвесь так званы цэнтральны беларускі этнографічны абліяд БССР—шырокую паласу навакол цэнтральнай лініі Менск—Магілёў. Чым далей на ўсход БССР, тым усё больш узмацняецца процэс асыміляцыі. Раёны з ступенню асыміляцыі ў 10% (дзесяць процентаў беларусаў ня ўжывае беларускае мовы) ідуць шырокую паласою ад Слуцку на Бабруйск і далей да Рагачэва, з перарывам ля Бабруйска, з асыміляцыяй ужо ў 10—25%. Раёны больш моцна выяўленай асыміляцыі концэнтруюцца каля гарадоў: Полацак, Віцебск, Ворша, Клімавічы, Мазыр акаляючы лекальными групамі раёнаў з асыміляцыяй 25—50%, а Ворша нават звыш 50%. У акругах з вельмі моцна выяўленым процесам асыміляцыі—Гомельскай і Рэчыцкай, дзе, згодна статыстыкі 1926 г., больш паловы беларусаў нібы не карыстаюцца і не прызнаюць роднай мовай беларускую, нават у гэтых акругах раёны, бліжэйшыя да гарадоў Гомелю і Рэчыцы, паказваюць асыміляцыю большай інтэнсывнасці, чым раёны далейшыя ад гарадоў,—гэта Рэчыцкі, Холмэцкі і Лоеўскі раёны каля г. Рэчыцы, з асыміляцыяй 60—80%, і раёны Гомельскі, Добрушскі і Насовіцкі каля г. Гомелю з асыміляцыяй звыш 90% (не гавораць пабеларуску нібы 90% беларусаў?!). Таксама і ў акругах са слаба выяўленай асыміляцыяй, як Слуцкая, Менская, раёны, што ляжаць навакол гарадоў, паказваюць вышэйшую ступень асыміляцыі; зусім адваротная зьява ў акругах з выяўленым процесам экспансіі, як Барысаўская і Магілёў.

ская: тут гарады ня ўпłyваюць на павялічэнне інтэнсыўнасці процесу асыміляцыі беларусаў у вакольных раёнах. Гэта яшчэ раз сьведчыць, што просталінейнае вырашэнне пытання аб ролі і ўплыве гарадоў на процес асыміляцыі або экспансіі было б няправільным. Калі гарады пры вядомых конкретных абставінах з'яўляюцца нібы крышталізацыйнымі ядрамі процесаў асыміляцыі, пры іншых конкретных абставінах яны трацяць такі свой харктар (у БССР гэта відаць на прыкладзе Барысава і Магілева) і нават змогуць адыгрываць цалком адваротную ролю (успомнім хоць-бы ролю Вільні ў справе полёнізацыі паўночна-ўсходніх частак Захадняе Беларусі, а разам і ролю Вільні, а цяпер Менску, у справе культурна-нацыянальнага абуджэння беларусаў). Харктар процесу залежыць ад конкретных умоў і абставін; у залежнасці ад нацыянальнага складу гарадоў, ад тых соцыяльных і культурна-нацыянальных процесаў, якія там адбываюцца, ад таго агульнага ўплыву гарадоў і моцы яго, які маюць гарады на вакольнае насельніцтва, і, нарэшце, у залежнасці ад самога вакольнага гарадом насельніцтва, яго складу, культуры і свядомасці,—у залежнасці ад гэтага будучы і канчатковыя вынікі. Вырашальным-жа фактам з'яўляецца нацыянальная політыка дзяржавы.

Робячы некаторыя эмпірычныя абаваленыні конкретных фактаў статыстыкі, можна сказаць:

- 1) раёнамі нацыянальна-культурнае экспансіі беларусаў з'яўляюцца найбольш „глухія“ раёны, дзе няма чыгунак і значных гарадзкіх цэнтраў;
- 2) у залежнасці ад гэтага харктар экспансіі досыць прымітыўны і няглыбокі (пярвотны ўплыў асяродзішча без пасрэдніцтва школы і кнігі, „культуры“ наогул);
- 3) інтэнсыўнасць процесаў асыміляцыі беларускае нацыянальнасці, інтэнсыўнасць яе русыфікацыі, павялічваецца ў кірунку на ўсход, галоўным чынам, паўночны і паўднёвы ўсход, у кірунку да непасрэднай сутычкі з расійскім этнографічным цэнтрам;
- 4) лёкальныя раёны з больш глубокай інтэнсыўнасцю процесу асыміляцыі, русыфікацыі беларусаў утвараюцца навокал значных гарадзкіх асяродкаў БССР.

Зробленыя эмпірычныя абаваленыні вельмі трацяць у сваёй вартасці, дзякуючы таму, што яны адносяцца да аднаго *статычнага моманту* (1926 г.). Разгледжаныя ў *дynamічным* падыходзе, яны часткова, а можа і цалком, маглі-б страціць сваю сапраўднасць. На вялікі жаль, перапіс 1897 году ня меў ніякіх даных, каб меркаваць аб процесе асыміляцыі або экспансіі ды яго інтэнсыўнасці ў той час, бо ня было асобнае реєстрацыі нацыянальнае прыналежнасці і роднае мовы.

Нацыянальны склад гарадзкога насельніцтва БССР цалком іншы, чым разгледжаны склад вясковага насельніцтва. Перапіс акрэсьлівае яго ў такім выглядзе: (гл. табліцу, стар. 15).

Населеніцтва гарадоў (%)

А к р у г і	Б е л а р у с ы			Р а с і й с ы			Я ў р э і			П а л я к і			І н ш ы я								
	Па на- цыяналь- насці		Па на- роднай мове	Па на- цыяналь- насці		Па на- роднай мове															
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.						
I	Полацкая	36,6	42,7	14,1	15,8	26,1	9,8	53,8	42,3	31,5	41,8	29,1	38,6	2,6	3,6	1,0	1,8	3,2	2,1	2,0	1,5
	Віцебская	32,2	32,8	10,4	10,9	24,3	19,1	53,2	48,5	37,1	43,7	32,5	36,7	2,8	3,6	1,5	2,2	3,6	0,8	2,4	1,7
	Барысаўская	50,4	32,9	35,1	12,2	5,3	29,8	23,7	32,1	40,9	30,7	39,0	2,5	2,9	1,1	1,4	2,8	1,4	5,5	0,8	
II	Аршанская	51,2	47,0	21,5	19,8	12,8	12,3	45,9	43,6	32,8	37,6	30,7	34,7	1,4	1,8	0,7	1,0	1,8	1,3	1,2	0,9
	Менская	44,1	43,7	26,5	27,0	10,8	5,9	36,1	31,3	38,4	43,4	33,6	37,6	2,5	3,7	1,9	2,9	4,2	3,3	1,9	1,2
	Мар’інскую	51,2	52,0	36,6	38,7	13,2	6,7	31,0	23,6	32,2	37,9	29,9	35,1	1,6	1,9	0,9	1,3	1,8	1,5	1,6	1,3
III	Калінінская	52,9	49,2	41,2	37,3	5,9	6,9	19,2	20,7	40,2	42,5	38,7	40,9	0,3	0,4	0,2	0,4	0,7	1,0	0,7	0,7
	Слуцкая	37,2	40,9	29,9	34,5	11,4	3,0	20,7	10,9	46,9	54,1	46,2	53,2	0,5	0,8	0,4	0,7	4,0	1,2	2,8	0,7
	Бабруйская	34,6	35,9	10,7	11,4	21,7	9,3	49,5	38,6	37,1	50,4	35,0	47,3	1,8	2,7	1,1	1,8	4,8	1,7	3,7	0,9
IV	Мазырская	46,8	45,6	35,3	34,7	5,2	4,0	18,8	17,1	45,1	47,7	44,4	46,9	1,1	1,3	1,1	0,7	1,8	1,4	0,4	0,6
	Рэчыцкая	26,2	24,5	1,9	1,8	27,4	27,9	59,2	57,3	40,5	42,4	37,5	39,2	3,9	4,0	0,6	0,9	2,0	1,2	0,8	0,8
	Гомельская	22,9	21,3	1,0	0,4	33,9	31,9	69,5	67,8	38,3	42,0	27,3	29,4	1,4	1,9	0,7	1,2	3,5	2,9	1,5	1,2

Беларусы па нацыянальнасці маюць абсолютную большасць сярод гарадзкога насельніцтва чатырох акруг: Барысаўскай, Аршанскай, Магілеўскай, Калінінскай (ад 50,4% да 52,9%). Па новадалучаных акругах—Гомельскай і Рэчыцкай—доля беларусаў ў гарадзкім насельніцтве блізка да  $\frac{1}{3}$ , у рэшце акруг беларусы маюць ад  $\frac{1}{3}$  да  $\frac{2}{5}$  у складзе жыхароў гораду.

Яўрэі па нацыянальнасці ні ў аднай з акруг не набываюць абсолютнай большасці ў гарадох, іх значэнне хіляеца ад  $^{1/3}$  да  $^{2/5}$ , дасягаючы максымуму ў Беларускім Палесьсі—Слуцкай, Мазырскай і Рэчыцкай акругах (46,9%, 45,1% 40,5%), г. зн. у тых раёнах, дзе быў адзначаны максымум і яўрэйскага вясковага насельніцтва.

Расійцы ў гарадох Гомельскай акругі займаюць  $\frac{1}{3}$ , у Рэчыцкай, Полацкай і Віцебскай акругах—каля  $\frac{1}{4}$ , Бабруйскай— $\frac{1}{5}$ ; мінімум расійцаў у Мазырскай і Калінінскай акругах—каля  $\frac{1}{20}$  часткі, у рэашце акруг— $\frac{1}{7}$ — $\frac{1}{10}$  частка ўсяго гарадзкога насельніцтва.

Паліакі ў гарадох займаюць значэньне блізкае да іх адноснай вагі ў складзе вясковага насельніцтва.

Вельмі рэзкая розніца наглядаецца ў гарадох у нацыянальным складзе па роднай мове і па нацыянальнасці. Гэта розніца ў шмат разоў перавышае аналёгічную розніцу спаміж вясковага насельніцтва: г. зн., што процэсы асыміляцыі набываюць у беларускіх гарадох выключную напружанасць. Яны закранаюць нават такія групы, якія ў вясковым насельніцтве не давалі ніякай розніцы ў вызначэннях па нацыянальнасці і ў вызначэннях па роднай мове, напр. яўрэяў. Яўрэі гарадоў падлягаюць значнай русыфікацыі і асыміляцыі, найбольш у Гомельшчыне (да  $\frac{1}{3}$ ), Меншчыне, Віцебшчыне (да  $\frac{1}{6}$ ), г. зн. у пераважна буйных гарадох. У акругах з драбнейшымі гарадамі асыміляцыя яўрэяў мае значна меншы размах (сярэдне 4—6%); мінімум асыміляцыі ў Случчыне і Мазыршчыне, г. зн. у раёнах з максімальным значэннем яўрэяў у гарадзкім насельніцтве.

Палякі моцна асыміляваны ў гарадох, як і ў вёсках; інтэнсыўнасць асыміляцыі палякоў у гарадох меншая, чым у вёсках па большасці акруг. Апрача адбітку процэсу па сутнасці, тут выяўляецца і магчыма меншая памылка ў рэгістрацыі, бо выпадкаў блытаніны рэлігійнай належнасці да каталікоў з нацыянальнай належнасцю да палякоў у гарадох павінна было быць менш (вышэйшая съядомасць і культурнасць).

Беларускае насельніцтва гарадоў зьяўляецца надзвычайна моцна зру-  
сыфікованым. Беларусаў па мове менш, чым беларусаў па нацыяналь-  
насьці, у 10—20 разоў па гарадох Гомельскай і Рэчыцкай акругі,  
у 3 і больш разоў—па Бабруйшчыне і Віцебшчыне, у два-три разы—па  
Полачшчыне і Аршаншчыне; найменш асымілавана беларускае насельніцтва  
гарадоў Мазыршчыны, Случчыны, Калініншчыны (20—25 проц.), трохі  
больш Магілеўшчыны і Меншчыны (30—35 проц.). Географія асыміляцыі

беларусаў у гарадох у асноўным супадае з географіяй асыміляцыі іх па вёсках, з адхіленнемі па Калініншчыне і Бабруйшчыне; гэта сведчыць аб тым, што галоўнай прычынай, упłyваючай на інтэнсыўнасць асыміляцыі наогул (і гораду і вёсکі) з'яўляецца — няўключанасць або познае ўключэнне ў склад Беларускай ССР, інтэнсыўнасць сувязі (чыгункі), велічыня гарадоў (большы горад больш асымілюе). Вынікі гэтага маюць толькі адносны характар.

У гарадох не наглядаецца аднакавасці нацыянальнага складу мужчын і жанчын, як гэта было заўважана ў вёсках. У яўрэяў, расійцаў, палакоў—жанчын з адпаведнай нацыянальнай прыналежнасцю больш, чым мужчын; у беларусаў такой упарадкаванасці няма.

Паколькі аўтара цікавіць больш аналіз і, хоць-бы і эмпірычныя аба-  
гуленыні, чым інформацыя аб лічбах перапісу, пастолькі разгляд нацыя-  
нальнага складу ўсяго насельніцтва (па гарэдох і вёсках разам) і разгляд  
сярэдніх лічбаў па рэспубліцы аблікаеца.

Прасочым сілу ўплыву беларускай і расійскай мовы на розныя нацыянальнасці ў складзе ўсяго насельніцтва БССР (гарадзкога і сельскага) па акругах. Гэта будзе нібы падагуленьнем пытанню аб асыміляцыі розных нацыянальнасцей БССР.

Палосы або зони акруг	Акругі	На 100 чалавек ужываюць, як родную мову						Расійскую					
		Беларускую								Яўрэі			
		Яўрэі	Расійцы	Паллякі	Беларусы	Яўрэі	Паллякі	Яўрэі	Паллякі	Яўрэі	Паллякі	Яўрэі	Паллякі
		M	J	M	J	M	J	M	J	M	J	M	J
I	Полацкая . . . .	0,6	0,6	2,0	4,8	51,9	49,4	11,5	10,3	6,3	6,5	10,5	10,4
	Віцебская . . . .	0,3	0,3	0,7	0,8	22,6	20,4	24,5	23,9	11,6	12,0	30,0	26,5
II	Барысаўская . . . .	0,6	0,5	4,4	5,6	60,8	59,5	9,1	8,0	3,7	3,8	4,3	4,0
	Аршанская . . . .	0,7	0,7	2,6	3,0	38,1	35,4	30,1	28,9	5,8	6,7	28,5	28,5
III	Менская . . . .	0,4	0,3	1,3	2,4	45,7	43,0	7,9	7,2	12,7	13,5	11,2	12,8
	Магілеўская . . . .	0,6	0,7	1,4	5,0	57,2	53,5	8,1	2,6	5,6	5,7	9,7	9,6
IV	Калінінская . . . .	0,7	0,7	7,4	7,2	32,3	26,5	22,5	22,8	2,7	2,9	30,7	23,0
	Слуцкая . . . .	0,2	0,3	1,0	5,7	60,7	61,7	3,1	2,2	1,1	1,2	2,0	2,3
V	Бабруйская . . . .	0,3	0,3	0,6	0,9	48,1	45,4	15,4	12,8	5,7	5,7	17,3	18,3
	Мазырская . . . .	0,6	0,5	3,4	5,0	43,0	40,6	2,9	2,5	2,2	2,2	5,0	5,8
	Рэчыцкая . . . .	—	—	1,6	1,6	15,8	15,0	55,1	53,5	6,2	6,3	62,5	61,3
	Гомельская . . . .	0,02	0,01	1,5	1,6	40,2	36,4	75,9	75,9	27,5	28,8	41,3	39,3
	БССР . . . .	0,4	0,4	1,6	1,9	45,1	42,7	18,1	17,2	9,4	9,9	17,7	17,6

Найбольш пераймаюць беларускую мову палякі (фактычна „беларусы-каталякі“), асабліва мужчыны; сярод жанчын больш выпадкаў блытаніны нацыянальной і рэлігійной прыналежнасці; у чатырох акругах больш паловы „палякоў“ гаворыць па-беларуску. За палякамі пераймаюць беларускую мову расійцы, асабліва па Барысаўскай, Калінінскай і Мазырскай акругах; часцей пераймаюць беларускую мову жанчыны—„расійкі“, т. з. наадварот, чым было ў палякоў. Перавага жанчын-расіек, якія гавораць па-беларуску, як на роднай мове, над мужчынамі з роднай мовай беларускай,—вельмі рэзкая, асабліва па Полацкай, Менскай, Магілеўскай, Слуцкай акругах. Большая частка „расійцаў“ з роднай мовай беларускай ёсьць фактычна беларусы. Хутчэй з гэтых „расійцаў“ трацяць беларускую мову мужчыны, вось чаму такая перавага жанчын—„расіек“ з беларускай моваю над мужчынамі. Факт шпарчэйшай русыфікацыі беларусаў-мужчын знайдзе ня раз съцвярджэнне яшчэ ў далейшым. З яўрэяў лічыць роднай мовай беларускую вельмі невялікі процант, больш-менш роўнамерна па ўсіх акругах БССР, прытым мужчыны і жанчыны адноўлькава.

Расійскую мову лічаць за родную ў адноўлькавай меры як беларусы, так і палякі. З беларусаў—гэта мужчыны, з палякаў—таксама найчасцей (але не заўсёды) мужчыны. Мужчына-беларус найбольш дэнацыяналізуецца; жанчына-беларуска моцна захоўвае галоўную нацыянальную адзнаку—мову.

Процант яўрэяў, якія за родную мову лічаць расійскую, досыць значны ў БССР. Пераважна—гэта жыхары гораду, бо яўрэі-вяскоўцы зусім ня трацяць роднае мовы. Найбольш дэнацыяналізуецца яўрэйка-жанчына.

Добра распрацавана перапісам пытаньне аб пісьменнасці розных нацыянальных груп БССР. Для галоўных нацыянальнасцяў падана паасобку пісьменнасць на роднай мове, на расійской, на беларускай, на некалькіх мовах адразу. Прасочым, на якіх мовах пісьменны беларусы з роднай мовай беларускай і беларусы з роднай мовай расійской, асабна ў гарадох і вёсках. Для скарачэння месца падаем пісьменнасць мужчын, адзначаючы для жанчын толькі харктарныя адхіленыні. (Гл. табл. на 9 стар.).

Перапіс 1926 году адзначыў факт вялікай гістарычнай значнасці ў справе разьвіцця беларускай культуры—факт вельмі глыбокага пашырэння пісьменнасці на беларускай мове як у вёсках, так і ў гарадох. Толькі па-беларуску пісьменны  $\frac{1}{3}$  частка ўсіх пісьменных у вёсках і  $\frac{1}{5}$  частка ўсіх пісьменных у гарадох; пісьменных па-беларуску і па-расійску разам налічваецца 21,6 проц. сярод усіх пісьменных у вёсках і больш чым удвая—46,5 проц.—у гарадох. Такім чынам, уладае беларускай пісьменнасцю 54,9 проц. беларусаў па мове ў вёсках і 66,0 проц. беларусаў у гарадох. Гэтыя факты съведчаць, які сапраўды моцны грунт пакладзены Кастрычнікавай рэвалюцыяй і савецкім будаўніцтвам у справу разьвіцця беларускай культуры, бо ўсе такія значныя заваяваныні беларускай пісьменнасці зроблены па Беларусі толькі за савецкі час. У съясле-

гэтых лічбаў паўстае тая сапраўды гіганцкая роля, якую адыграла за гэты час савецкая беларуская школа. Посьпехі беларускай культуры адзначаюць самі аўтары прадмовы да асноўнага выдання вынікаў перапісу па БССР <sup>1)</sup>: „Несмотря на краткость срока существования белорусской школы и легальной белорусской литературы, число белоруссов, знающих родную грамоту, к моменту переписи оказалось очень значительным. Из 1.467.767 грамотных белоруссов 694.839, т. е. почти половина <sup>2)</sup>, показали себя грамотными на белорусском языке, из них 340.645 было грамотных и на белорусском и на русском и 354.194—только на белорусском языке“.

Падзел пісьменных беларусаў-мужчын па мове пісьменнасці (у %)

Палосы або зоны акруг	Акругі	Весь: пісьменных						Гарады <sup>3)</sup> : пісьменных						
		Па-беларуску		Па-расійску		Па-беларуску і па-расійску		Па-беларуску		Па-расійску		Па-беларуску і па-расійску		
		Бел.	Рас.	Бел.	Рас.	Бел.	Рас.	Бел.	Рас.	Бел.	Рас.	Бел.	Рас.	
Беларусы з роднай мовай														
I	Полацкая . . . . .	29,6	5,4	56,0	86,5	14,1	8,1	15,3	1,0	45,1	81,6	39,6	17,4	
	Віцебская . . . . .	17,8	5,2	59,7	84,3	22,5	10,5	6,7	1,0	35,0	80,7	58,3	18,3	
II	Барысаўская . . . . .	25,9	3,0	53,5	85,8	20,4	11,2	15,5	1,8	50,8	84,5	33,5	13,7	
	Аршанская . . . . .	29,6	6,2	39,4	84,2	31,0	9,6	16,2	2,1	38,6	75,3	45,2	22,6	
III	Менская . . . . .	30,9	14,3	38,9	67,4	29,9	18,1	14,4	1,3	30,7	61,8	54,7	36,8	
	Магілеўская . . . . .	45,7	1,0	8,5	71,4	45,8	27,6	29,2	1,1	7,7	75,3	63,1	23,6	
IV	Калінінская . . . . .	34,4	3,1	39,3	88,5	26,3	8,4	18,2	1,8	41,8	73,7	40,0	24,5	
	Слуцкая . . . . .	25,5	3,2	52,7	81,3	20,0	11,5	16,3	1,8	38,9	67,1	44,8	30,9	
V	Бабруйская . . . . .	33,5	4,5	41,3	87,8	25,1	7,7	22,2	1,4	38,1	87,6	39,7	11,0	
	Мазырская . . . . .	30,8	4,8	36,2	84,1	33,0	11,1	24,0	3,1	44,6	73,1	31,4	23,8	
	Рэчыцкая . . . . .	6,5	0,9	90,0	98,0	2,0	0,7	3,9	—	87,0	99,2	9,1	0,8	
	Гомельская . . . . .	6,8	0,7	90,4	98,4	2,8	0,9	13,5	—	56,9	98,3	29,6	1,7	
		BCCP . .	33,3	4,1	43,0	90,1	21,6	5,9	19,5	1,3	33,9	79,8	46,5	18,9

Географія пісьменных па-беларуску ў вёсках (а з некаторымі ўхіленіямі і ў гарадох) нагадвае географію разъмящчэння беларусаў па мове: чым большы процент па акрузе беларусаў з роднай мовай беларускай,

<sup>1)</sup> Всесоюзная перепись насельния 1926 г. Том X. БССР. Москва. 1928. Предисловие. Зав. Сектором социальной статистики ЦСУ СССР М. П. Красильников и Зав. отделом переписи ЦСУ СССР О. А. Квиткин.

<sup>2)</sup> Узяты лік беларусаў з роднай мовай як беларускай, так і расійской. Сярод беларусаў з беларускай роднай мовай пісьменных па-беларуску больш половы.

<sup>3)</sup> Па Менскай, Бабруйскай, Віцебскай, Гомельскай, Магілеўскай акругах толькі гарадзішнія гарады—Менск, Бабруйск, Віцебск, Гомель, Магілеў; па іншых акругах усе гарадзішнія паселішчы.

тым большая частка пісьменных беларусаў пісьменна па-беларуску. Абедзьве зявы цесна звязаны між сабою; што тут звязуеца прычынай і што вынікам — залежыць ад конкретных умоў. Зынжэнне процэнту беларусаў з роднай мовай беларускай у Віцебшчыне, Гомельшчыне і Рэчыцкай акр. бяспрэчна мела аднёю з прычын слабую пашыранасць беларускай школы і беларускай пісьменнасці ў гэтых акругах. Але пашыранасць беларускай пісьменнасці і школы сама па сабе прычына другаднага парадку. Караванную зяву, якія цалком абумоўліваюць процэс асыміляцыі і экспансіі нацыянальнасці, у тым ліку і нацыянальную пісьменнасць, трэба шукаць у фактарах соцыяльных і політычных.

Як можна было і прадбачыць, сярод беларусаў, якія лічаць сваёй роднай мовай расійскую, вельмі мала пісьменных па-беларуску, як у вёсках, так і ў гарадох, за выключэннем Менскае, Магілёўскай і Слуцкай акругі, дзе доля пісьменных па-беларуску сярод беларусаў з роднай мовай расійской дасягае  $\frac{1}{3}$ . Як успамінаем, гарады гэтых акруг робяць найслабейшы асыміляцыйны русыфікатарскі ўплыв на навакольнае вясковае насельніцтва, або зусім яго ня робяць.

У гарадох доля беларускага насельніцтва пісьменнага па-расійску і па-беларуску ў два і больш разоў вышэй адпаведнай долі ў вёсках. Больш культурны і больш пісьменны беларускі горад зрабіў ужо значныя дасягненыні ў справе беларусізацыі, асвойваючы беларускую мову відавочна съедам за расійскай; нават гарады, якія звязуляліся наймацнейшымі крышталізацыйнымі ядрамі русыфікацыі, як Гомель, Віцебск, Ворша пашлі далёка па гэтаму шляху, даючи процэнт пісьменных па-беларуску і па-расійску спаміж усіх пісьменных 29,6, 58,3 і 45,2%! Зноў довараць, што справу аб асыміляцыйным уплыве гарадоў няможна разглядаць, як процэс просталінейны і недынамічны.

Толькі па-беларуску больш пісьменны жанчыны-беларускі, як у гарадох, так і ў вёсках. Сярод мужчын большая доля пісьменных па-беларуску і па-расійску.

Вышэй было адзначана, што чым буйней горад, тым глыбей процэс асыміляцыі як яўрэяў, так і беларусаў. Пры далейшым дынамічным разгортаўні зявы гэта можа перавярнуцца ў дыямэтральна адваротнае: больш буйныя гарады, з большай інтэнсіўнасцю соцыяльнага жыцця і культуры, могуць пры адпаведнай нацыянальнай політыцы хутчэй спыніць процэс русыфікацыі і зрабіць больш посьпехаў у справе беларусізацыі. Зародкі такога ходу падзея можна бачыць пры далейшым разглядзе ўжо і фактаў сучаснасці. Разгледзім пісьменнасць беларусаў у гарадох Менску, Бабруйску, Віцебску, Гомелі і Магілеве і ў драбнейших гарадох тых-же акруг: (Гл. табл. на 21 стар.).

Гэта красамоўная таблічка съведчыць, што ўжо ў канцы 1926 году<sup>1)</sup> буйнейшыя гарады БССР мелі больш посьпехаў у справе беларусізацыі,

<sup>1)</sup> Перапіс адбываецца ў другой палове снежня месяца 1926 году.

чым драбнейшыя, за выключэннем Магілева дзе посьпехі амаль аднолькава нязвычайна вялікія, бо блізка ўсе 100% пісьменных пісьменных па-беларуску як у Магілеве, так і ў драбнейших гарадох Магіліўскай акругі. У буйнейших гарадох агульная доля пісьменных па-беларуску сярод усіх пісьменных беларусаў значна вышэйшая, чым у дробных гарадох (асабліва па Гомельскай акрузе). Калі па некаторых драбнейших гарадох доля пісьменных толькі па-беларуску вышэй, чым у буйнейших гарадох, дык затое ў буйных гарадох значна вышэй доля пісьменных па-беларуску і па-расійску, так што агульная перавага ў значэнні пісьменных па-беларуску пераходзіць да буйных гарадоў. Доля пісьменных толькі па-расійску скрозь вышэй у дробных гарадох, чым у буйных.

Сярод беларусаў-мужчын з роднай мовай беларускай пісьменных:

Гарады	Толькі па-беларуску	Па-беларуску і па-расійску	Толькі па-расійску	Усіх пісьменных па-беларуску
Менск . . . .	14,4	54,7	30,7	69,1
Інш. гарады Менск. акр. . . .	14,7	50,7	34,4	65,4
Бабруйск . . . .	22,2	39,7	38,1	61,9
Інш. гарады Бабр. акр. . . .	20,0	34,8	45,1	54,8
Віцебск . . . .	6,7	58,3	35,0	65,0
Інш. гарады Віцебск. акр. . . .	14,1	36,9	49,0	51,0
Гомель . . . .	13,5	29,6	56,9	43,1
Інш. гарады Гомельск. акр. . . .	8,3	20,0	71,7	28,3
Магіліў . . . .	29,2	63,1	7,7	92,3
Інш. гарады Магіліўск. акр. . . .	40,1	54,5	5,4	94,6

Такім чынам, тэндэнцыю да больш шпаркага тэмпу беларусізацыі ў буйных гарадох мы ўжо перажываєм фактычна цяпер; мы звязуляемся нібы съедкамі ажыццяўлення гістарычнага прароцтва Сталіна аб няухільнай беларусізацыі гарадоў БССР. Аб тых кардынальных зыменах, якія будуть адбывацца ў формах і стылю беларускай культуры (цяпер пераважна „вясковая“ культуры), дзякуючы ўплыву беларусізаванага і пролетарызаванага беларускага гораду, тут ня варт гаварыць больш, як толькі адзначыць няухільнасць гэтага процэсу.

Пісьменнасць расійцаў з роднай мовай расійскай і асобна расійцаў з роднай мовай беларускай падана ў наступнай табліцы.

## Спаміж пісьменных расійцаў-мужчын пісьменных (у %):

Палоса або зона акруг	Акругі	В ё с к і						Г а р а д ы					
		Па-беларуску		Па-беларус. і па-расійску		Па-расійску		Па-беларуску		Па-беларус. і па-расійску		Па-расійску	
		Расійцы з роднай мовай											
		Бел.	Рас.	Бел.	Рас.	Бел.	Рас.	Бел.	Рас.	Бел.	Рас.	Бел.	Рас.
I	Полацкая .	37,3	3,3	28,4	4,6	34,3	92,1	60,0	0,4	20,0	4,0	20,0	95,6
	Віцебская .	37,2	5,4	26,8	12,1	36,0	82,5	31,2	0,3	50,0	7,5	18,8	92,2
II	Барысаўск.	42,0	7,7	11,6	9,3	46,4	83,0	23,5	0,3	47,1	4,7	29,4	95,0
	Аршанская .	42,6	8,7	20,6	11,7	36,8	79,6	12,0	1,1	32,0	17,1	56,0	81,8
III	Менская .	34,2	2,2	34,6	19,8	46,3	89,5	23,9	—	52,2	—	23,9	95,2
	Магілеўская .	31,0	3,7	62,1	17,0	6,9	79,3	31,3	0,3	62,5	7,7	6,2	92,0
IV	Калінінскай .	52,5	9,0	5,1	10,9	42,4	80,1	53,8	1,6	35,9	25,3	10,3	73,1
	Слуцкая .	18,7	1,6	50,0	4,5	31,3	93,9	28,6	0,4	71,4	5,3	—	94,3
V	Бабруйская .	40,0	5,1	29,1	9,6	30,9	85,3	22,2	0,2	44,4	2,3	33,4	97,5
	Мазырская .	21,0	2,2	15,8	13,1	63,2	84,7	41,7	0,8	25,0	15,8	33,3	83,4
	Рэчыцкая .	3,4	0,6	1,0	0,8	95,6	98,6	—	—	—	100	100	
	Гомельская .	0,4	0,2	0,4	0,5	98,8	99,3	—	—	0,3	100	99,7	
	БССР .	18,0	1,8	10,2	3,4	71,7	94,8	32,8	0,4	41,9	6,1	25,3	93,5

Спаміж расійцаў з роднай мовай беларускай у вёсках да пісьменных па-расійску належыць толькі ў трох акругах звыш 50%, у рэшце акруг менш паловы (сяродне каля аднае траціны). У гарадох сярод гэтых расійцаў звыш 50% пісьменных толькі па-расійску ёсьць у трох акругах—Гомельскай, Рэчыцкай і Аршанскай, у рэшце акруг процент зноў нізкі (каля 1/4). Значыцца, ахопленасць беларускаю пісьменнасцю расійцаў з беларускай мовай вельмі вялікая: за выключэннем трох акруг яна дасягае  $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$  усяго іх ліку,—гэта або зьявішча культурнае экспансіі беларусаў (што мала верагодна), або вынік памылковасці ў вызначэнні групы расійцаў з беларускай мовай, вынік, які тлумачыцца тым, што пры перапісу і распрацоўцы яго даных „рускія“ палічаны, як і „вялікарусы“, расійцамі, тады як „рускі з беларускаю мовай“ у БССР сынонім беларуса.

Ахопленасць расійцаў з расійскаю-ж роднаю мовай беларускаю пісьменнасцю ўжо вельмі нязначна (ваганыні каля 5%) і па гарадох і па вёсках, дасягаючы паважных вялічынь толькі па Калінінскай, Магілеўской і Аршанскай акругах (да  $\frac{1}{3}$  часткі).

У гарадох рознай величыні ахопленасць беларускай пісьменнасцю расійцаў з беларускаю і расійцаў з расійскаю роднаю моваю значна розніцца.

## Сярод пісьменных расійцаў-мужчын пісьменных на мовах:

Гарады	Расійцы з беларуск. мовую			Расійцы з расійск. мовую		
	Толькі па-беларуску	Па-белар. і па-расійску	Разам па-беларуску	Толькі па-беларуску	Па-белар. і па-расійску	Разам па-беларуску
Менск . . . . .	23,9	52,2	76,1	—	—	—
Інш. гарады Менскай акр. . . . .	12,5	50,0	62,5	1,1	18,6	19,7
Бабруйск . . . . .	22,2	44,4	66,6	0,2	2,3	2,5
Інш. гар. Бабруйскай акр . . . . .	70,0	10,0	80,0	1,1	9,3	10,4
Віцебск . . . . .	28,6	42,9	71,5	2,8	17,4	20,2
Інш. гар. Віцебскай акр . . . . .	37,2	26,8	64,0	5,4	12,1	17,5
Гомель . . . . .	—	—	—	—	0,3	0,3
Інш. гар. Гомельскай акр . . . . .	0,4	—	0,4	—	0,1	0,1
Магілеў . . . . .	31,3	62,5	63,8	0,3	7,7	8,0
Інш. гар. Магілеўскай акр . . . . .	57,1	42,9	100	0,9	13,1	14,0

Выразнай законаўпарадкаванасці перавагі буйных горадоў ў справе беларусізацыі, як гэта было ўстаноўлена адносна беларусаў,—адносна расійцаў, як бачым, ня відаць. Энту падкрасыльваеца глыбокая ахопленасць беларускай пісьменнасцю расійцаў з беларускаю мовою („рускіх“).

Сярод пісьменных яўрэяў вельмі пашырана шматмоўнасць, пісьменнасць адразу на некалькіх мовах.

## Спаміж пісьменных яўрэяў пісьменна на мовах:

У якіх паселішчах	Род	На аднай			беларускай і яўрэйскай	беларускай і расійскай	беларуск., яўрэйскай і расійскай	Разам на беларускай і яўрэйскай і расійскай	Разам
		Яўрэйск.	Расійск.	Белар.					
Гарады . . . . .	м.	14,4	12,2	0,6	1,7	2,3	8,2	12,8	60,6
	ж.	17,1	17,4	0,8	1,4	4,5	7,4	14,1	51,4
Вескі . . . . .	м.	18,8	5,5	3,0	7,3	2,3	9,2	21,8	53,9
	ж.	21,9	7,6	4,9	6,8	4,0	8,2	23,9	46,6
Разам . . . . .	м.	15,2	11,1	1,0	2,6	2,3	8,4	14,3	59,4
	ж.	17,8	15,9	1,4	2,2	4,4	7,6	15,6	50,7

Большасць паловы яўрэяў-пісьменных пісьменна па-яўрэйску і расійску. Пісьменных толькі на аднай мове сярод мужчын-яўрэяў каля  $\frac{1}{4}$  часткі, сярод жанчын—каля  $\frac{1}{3}$ ; жанчыны-яўрэйкі ведаюць менш моў, чым мужчыны. Пісьменных толькі на аднай яўрэйскай мове трохі больш сярод жанчын, але ўсяго на 2—3%. Пісьменных толькі на якой-небудзь аднай чужой (няроднай) мове таксама больш сярод жанчын, чым паміж мужчын (прыблізна на 5%). У апошнім факце відаць тлумачэнне большай дэнацияналізацыі яўрэйскіх жанчын, парунальна з мужчынамі. Беларуская пісьменнасць прасякае паступова і яўрэйскае насельніцтва, асабліва ў вёсках ( $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{4}$  частка), больш прыкметна сярод жанчын.

Такая-ж шматмоўнасць заўважваецца сярод пісьменных палякоў і украінцаў.

#### Пісьменных палякоў на розных мовах:

У якіх паселішчах	Род	Толькі на аднай мове				Беларускай і расійскай	Беларускай і польскай	Беларускай, польской і расійской	Разам беларускай	Польской і расійскай	Разам польской
		Польск.	Белар.	Расійск.	Іншай						
Гарады . .	м.	4,5	2,7	36,1	0,0	5,3	2,3	11,5	21,8	37,6	55,9
	ж.	11,6	2,0	27,7	0,2	4,0	1,7	9,3	17,0	43,5	66,1
Вёскі . .	м.	7,2	11,4	30,1	0,0	8,3	7,4	6,8	33,9	28,8	50,2
	ж.	23,7	7,9	19,9	0,1	5,0	6,7	5,8	25,4	30,9	67,1
Разам . .	м.	6,6	9,3	31,5	0,0	7,6	6,2	7,9	29,0	30,9	51,6
	ж.	20,0	6,0	22,4	0,1	4,7	5,1	6,9	22,7	34,8	68,8

Пісьменных на некалькіх мовах паміж палякоў-пісьменных прыблізна палова, тады як спаміж яўрэяў ад  $\frac{2}{3}$  да  $\frac{3}{4}$ ; шматмоўнасць у палякоў выяўлена слабей. Пісьменнасць па-польску (толькі па-польску і па-польску ў комбінацыі з іншымі мовамі) у мужчын больш у гарадох, чым у вёсках, а наогул мала пераважае палову пісьменных палякоў; сярод пісьменных польскіх жанчын пісьменных па-польску і ў горадзе і ў вёсцы  $\frac{2}{3}$ . Да 80% пісьменных палякоў-мужчын пісьменная па-расійску, жанчын-жа толькі да 70%. Шмат пісьменных палячак, асабліва ў вёсках, пісьменна толькі па-польску ( $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$  частка), перавышаючы ў гэтых адносінах мужчын у трох разы. Беларуская пісьменнасць ахапляе паміж пісьменных палякоў большую частку, чым паміж яўрэяў (блізка што ў два разы); беларуская пісьменнасць сярод вясковых палякоў і палякоў-мужчын найбольш пашырана.

Украінцы-пісьменныя вельмі зрусыфікаваны і здэнацияналізаваны ў БССР парунаўча з яўрэямі і палякамі.

#### Пісьменнасць украінцаў на родных мовах:

У якіх паселішчах	Род	Толькі на аднай мове				Інш.	Разам беларускай	Разам украінскай			
		Украінскай	Расійск.	Белар.							
Гарады . .	м.	3,9	61,2	0,5	0,0	0,4	4,2	5,5	24,3	10,6	32,8
	ж.	1,7	67,7	1,1	0,1	0,2	2,8	8,7	17,7	12,9	21,4
Вёскі . .	м.	6,1	74,6	4,5	0,1	0,6	1,1	4,0	9,0	10,2	16,8
	ж.	4,5	74,0	6,5	0,6	0,3	1,2	4,3	8,6	12,3	14,6
Разам . .	м.	5,3	69,9	3,1	0,1	0,5	2,2	4,5	14,4	10,3	22,4
	ж.	3,2	71,1	4,0	0,4	0,3	2,0	6,3	12,7	12,6	18,2

Украінскай пісьменнасцю ахоплена толькі  $\frac{1}{5}$  частка пісьменных украінцаў, супроць  $\frac{5}{6}$  яўрэйской пісьменнасці ў яўрэяў і  $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$  польской пісьменнасці ў палякоў. Як і ў палякоў, сярод пісьменных украінцаў больш пашырана украінская пісьменнасць у гарадох (у нацменшасці ў гарадох мусіць большая нац. съядомасць пры большай агульнай культурнай съядомасці гарадзкага насельніцтва). Украінскай пісьменнасцю больш ахоплены мужчыны (у палякоў наадварот). Па ліку пісьменных толькі па-расійску украінцы ў БССР з'яўляюцца наймацней зрусыфікованай нацыянальнасцю: прычына гэтаму тая, што галоўная маса украінцаў прыпадае ў БССР на новадалучаныя да Беларусі Гомельскую і Рэчыцкую акругі, дзе інтэсіўнасць процесаў русыфікацыі была максимальнай і пашыралася ня толькі на асноўную масу насельніцтва гэтых акруг—беларусаў, але і на нацменшасці, у тым ліку і украінцаў.

Беларусская пісьменнасць сярод украінцаў пашырана яшчэ ў меншай меры, чым паміж яўрэяў, не адыходзячы ад яе, праўда, далёка ўніз 10—12%).

На заканчэнні разгляду нацыянальных асаблівасцяў розных нацыянальных груп па пісьменнасці, падамо абсолютныя лічбы пашыранасці беларускай пісьменнасці паміж усіх пісьменных БССР.

	У гарадох	У вёсках	Разам
Усіх пісьменных . .	562.615	1.465.489	2.028.104
З іх пісьменных па-беларуску:			
беларусаў . .	82.583	612.256	694.839
рускіх . .	7.252	5.902	13.154
яўрэяў . .	31.547	10.425	41.972
палякоў . .	2.539	10.683	13.222
украінцаў . .	709	1.083	1.792
Разам . .	124.630	640.349	764.979


Амаль палова ўсіх пісьменных у вёсках, кали  $\frac{1}{5}$  часткі пісьменных у гарадох зьяўляюцца пісьменнымі па-беларуску. А па ўсёй БССР лічба пісьменных па-беларуску дасягае паважнай лічбы ў  $\frac{3}{4}$  міл. чалавек. Са ўсяго ліку пісьменных усё яшчэ зьяўляюцца няпісьменнымі па-беларуску каля  $1\frac{1}{4}$  млн. чал., з іх 825 тыс. у вёсках<sup>1)</sup>.

Розыніца ў пісьменнасці сярод галоўных нацыянальных груп у БССР вельмі вялікая:

	% пісьмен.	
	Муж.	Жанч.
Беларусы . . . .	51,2	22,6
Полякі . . . .	57,0	43,4
Расійцы . . . .	63,1	33,9
Яўрэі . . . .	72,1	66,0
Іншыя . . . .	65,1	43,0

Беларусы найбольш няпісьменная нацыянальнасць, яўрэі—найбольш пісьменная. Культурнае і гаспадарчае развіцьцё краіны павінна прыводзіць да ўсё большага выроўнівання культурнага і гаспадарчага стану розных нацыянальнасцяў, а разам, толькі з яшчэ шпарчайшым тэмпам, да выроўнівання пісьменнасці. Тэндэнцыю для гэтага выроўнівання можна прасачыць праз параваньне пісьменнасці паасобных узростаў у дэльюх антыподных па пісьменнасці нацыянальных групах БССР—беларусаў і яўрэяў, асобна ў мужчын і жанчын. Параваньне падана графікам.

ГРАФІК № 1. ПІСЬМЕННАСЦЬ РОЗНЫХ УЗРОСНЫХ ГРУП У ЯЎРЭЯЎ И БЕЛАРУСАЎ.



<sup>1)</sup> Поеў працы па ліквідацыі беларускай няпісьменнасці сярод ужо пісьменных занадта шырокое!

Чым больш старэйшая ўзросты, тым больш разка спадае пісьменнасць, асабліва ў жанчын, тым усё большая разыходзіны крывых пісьменнасці беларусаў і яўрэяў. Да маладых узростаў усё больш крывая пісьменнасці беларусаў стромка ўзынімаецца ўгару, амаль зраўніваючыся ў мужчын з крывою яўрэяў. Тэндэнцыя выроўнівання крывых зусім выразная, тэмп выроўнівання з бегам часу будзе ўсё больш узмацняцца.

Нацыянальныя асаблівасці ва ўзросным складзе насельніцтва ёсьць толькі па расійскай нацыянальнай груле—гэта моцнае выпіранье 20—24 гадовай узросной групы сярод мужчын. Паравае сем узросных груп у розных нацыянальнасцях БССР, не даючы, для эконоў месца, дакладнага параванання па ўсіх групах.

Процант да ўсяго насельніцтва ўзросных груп

Гады	Беларусы		Расійцы		Яўрэі		Полякі	
	муж.	жан.	муж.	жан.	муж.	жан.	муж.	жан.
8—14 . . . .	16,5	15,5	13,7	14,8	13,5	11,5	14,0	12,4
15—19 . . . .	11,7	11,1	9,1	10,2	9,7	8,4	10,9	9,6
20—24 . . . .	12,1	11,2	9,6	10,5	11,7	10,7	11,5	10,7
25—29 . . . .	11,8	12,7	9,2	11,8	11,8	12,5	11,4	12,3
30—34 . . . .	8,8	9,0	23,3	9,6	8,9	10,8	8,7	9,3
35—39 . . . .	7,3	8,0	7,6	9,2	7,7	9,5	6,4	8,6
40—44 . . . .	5,6	5,8	5,6	6,4	6,3	5,6	6,1	6,3


У беларусаў, паравае з іншымі нацыянальнасцямі, многалічны самыя маладыя групы (шмат дзеяц). Ужо з 20—24 гадовага ўзросту і далей самыя працаўдольныя рабочыя групы ў беларусаў працстаўлены слабей. Выпірананье 20—24 гадовай групы ў расійцаў тлумачыцца міграцыйным харектарам расійцаў, як насельнікаў БССР; магчыма тут выяўляецца і ўплыў пераходу мужчын гэтага ўзросту з іншых нац. груп у групу расійцаў, у такім разе групу 20—24 гадовага ўзросту траба лічыць носьбітам асыміляцыі; але апошні фактар меў нязначны ўплыў.

### Беларуское насельніцтва СССР

Нажаль, выдрукаваны статыстычны матэрыял перапісу 1926 г. дазваляе характарызаваць беларуское насельніцтва СССР толькі з двух поглядаў: адносна географічнага разъмяшчэння беларусаў па тэрыторыі Саюзу і адносна інтэнсіўнасці асыміляцыі, русыфікацыі беларусаў у розных частках Саюзу. Аднак, абодва пытаныні настолькі важныя і цікавыя, што патрабуюць неадкладнага іх разгляду, карыстаючыся толькі карткімі падсумаваньнямі вынікаў перапісу<sup>1)</sup>.

Разъмяшчэнне беларусаў па тэрыторыі Саюзу ССР падана ў картограме № 3. Аборыгенным цэнтрам расеялення беларусаў зьяўляецца

<sup>1)</sup> Всесоюзная перепись насельніцтва. Краткія сводкі. Вып. IV. Народнасць и родны язык насельніцтва СССР. Москва. 1928 г.



тэрыторыя Беларускай ССР і суседнія тэрыторыі РСФСР—Пскоўская, Смаленская і Бранская губерні (беларуская часткі ix). Колёнізацыйных і эміграцыйных цэнтраў рассялення беларусаў можна вылучыць шасць: 1) Цэнтральны Сібірскі, 2) Далёка-Усходні, 3) Паўднёва-Украінскі, або градзкі прамысловы. Адноснае значэнне гэтых колёнізацыйных цэнтраў для беларусаў выявляецца з наступнай табліцы:

Раёны колёнізацыі (акругі або губэрні)	Лк бела- русаў	% іх да усіго на- сельніцтва	Раёны колёнізацыі (акругі або губэрні)	Лк бела- русаў	% іх да усіго на- сельніцтва
<i>I. Цэнтр.-Сібірскі раён:</i>					
Тарская акр. . . . .	43.956	15,84	<i>IV. Уральскі:</i> Ірбішка акр. . . . .	9.384	3,37
Тулунаўская акр. . . . .	31.163	14,03	Тагільская . . . . .	3.642	0,83
Канская . . . . .	50.816	13,39	Башкірская АССР . . . . .	18.307	0,68
Ачынская . . . . .	30.149	7,66	Цюменская акр. . . . .	2.365	0,47
Краснаярская . . . . .	21.768	5,84	Пермская . . . . .	3.182	0,44
Барыбінская . . . . .	26.270	5,22	Ішымская . . . . .	2.932	0,60
Нова-Сібірская акр. . . . .	37.439	4,71	Інш. акр. колён. раёну . . . . .	4.564	—
Томская . . . . .	26.074	3,60	<i>Разам . . . . .</i>	<i>44.376</i>	<i>—</i>
Мінусінская . . . . .	10.277	3,24	<i>V. Маскоўскі прамысл:</i>		
Інш. акр. колён. раёну . . . . .	42.240	—	гор. Москва . . . . .	13.161	0,65
<i>Разам . . . . .</i>	<i>248.152</i>	<i>—</i>	Маск. губ. . . . .	5.118	—
<i>VI. Яраслаўскі губ.</i>			Яраслаўск губ. . . . .	3.503	—
<i>Інш. губ. эмігр. раёну . . . . .</i>			Інш. губ. эмігр. раёну . . . . .	8.144	—
<i>Разам . . . . .</i>			<i>Разам . . . . .</i>	<i>29.926</i>	<i>—</i>
<i>II. Далёка-Усходні</i>			<i>VI. Ленінградск. прамысл:</i>		
<i>III. Чорнамор.-Азоўскі:</i>			г. Ленінград . . . . .	14.572	0,90
Чорнамор. акр. . . . .	41.124	2,19	Ленінградская губ. . . . .	2.260	—
Данськая . . . . .	11.555	1,02	Інш. губ. эмігр. раёну . . . . .	1.102	—
Мікалаеўск. . . . .	12.798	2,57	<i>Разам . . . . .</i>	<i>17.934</i>	<i>—</i>
Крымская АССР . . . . .	3.842	0,54	<i>I-VI раёны разам . . . . .</i>		
Армавірская акр. . . . .	8.386	0,90	<i>Беларускія аборыгеннія расны РСФСР:</i>		
Кубанская . . . . .	8.432	0,57	у Смаленскай губ. . . . .	20.408	0,89
Таганрогская . . . . .	2.133	0,79	у Пскоўской губ. . . . .	34.277	1,92
Адэская . . . . .	3.114	0,36	у Бранской губ. . . . .	21.060	1,05
Дняпроўск. . . . .	11.587	0,90	<i>Разам . . . . .</i>	<i>75.745</i>	<i>—</i>
Крыварогск. . . . .	3.105	0,55	<i>Беларусы ў інш. раёнах СССР па-за межамі БССР . . . . .</i>		
Арцёміўская . . . . .	5.037	6,66	<i>Разам за межамі БССР . . . . .</i>		
Сталінская . . . . .	6.377	0,97	<i>721.600</i>		
Інш. акр. колён. раёну . . . . .	13.443	—	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Разам . . . . .</i>	<i>94.691</i>	<i>—</i>			

Такім чынам, і па абсолютнай масе акумуляцыі беларусаў-высяленцаў і па адноснаму значэнню беларусаў у складзе насельніцтва колёнізацыйных раёнаў, на першае месца са ўсіх шасці раёнаў высоўваецца Цэнтральна-Сібірскі, асабліва Тарская, Тулунаўская і Канская акругі, у якіх

беларусаў 15% ад усяго насельніцтва. Значэнне раёнаў „прамысловай“ эміграцыі беларусаў (Маскоўскага і Ленінградскага прамысловых раёнаў) у 6 разоў менш, чым значэнне толькі аднаго Цэнтральна-Сібірскага раёну „агранай“ эміграцыі. Паважнае месца займае Чорнаморска-Азоўскі раён эміграцыі.

Нажаль, парапаньне раёнаў колёнізацыі беларусаў за цяперашні час і за 1897 год амаль немагчыма, з прычыны таго, што ня ўсе высылены з Беларусі реєстравалі сябе беларусамі пры перапісу 1897 году. Ды і пры перапісу 1926 году маса беларусаў па-за межамі БССР реєстравала сябе, як расійцаў. Таму паданыя вышэй лічбы аб эміграцыі беларусаў ні ў якім разе ня могуць мець абсолютнага значэння. Іх значэнне толькі адноснае, яны адбіваюць толькі географію рассялення беларусаў эмігрантаў.

Паколькі магчыма парапаньне лічбаў аб беларусах па-за межамі Беларусі за 1897 і 1926 год,—можна выказаць некалькі меркаваньняў аб гісторыі раёнаў беларускай колёнізацыі. Прымысловыя раёны эміграцыі—Ленінградскі і Маскоўскі—з'яўляюцца старымі раёнамі высыленыя беларусаў і досыць стабільнымі: лік беларусаў за 1897 г. павінен быў быць у Маскве 13,8 тыс. (1926 г.—13,2 тыс.), у Ленінградзе—34,2 тыс. (у 1926 г.—14,6 тыс.). Таксама стары раён беларускай колёнізацыі—Чорнаморска-Азоўскі; хвала беларускай эміграцыі ў гэты раён спынілася ўжо ў пачатку XX ст. Тры другіх колёнізацыйных раёны зусім новыя і стварыліся яны на працягу 10—15 год перад сусветнай вайной. У 1897 г. у Сібіры налічана толькі 12,3 т. чал. (у 1926 г.—320 т. чал.).

Асаблівую ўвагу прыцягваюць лічбы нацыянальнага складу беларускіх аборыгенных раёнаў РСФСР—частак сучаснай Пскоўскай, Смаленскай і Бранскай губерняў. Па Пскоўскай губерні вынікі перапісу яшчэ не выдрукаваны<sup>1)</sup>. У 1897 годзе па трох беларускіх паветах, якія цяпер уваходзяць у склад Пскоўшчыны было зарэгістравана 221.859 чал. беларусаў (па Вяліскаму, Невельскаму і Себескаму паветах), ды ў старой Пскоўскай губерні было зарэгістравана 2321 чал., значыцца, разам па Пскоўшчыне ў сучасных межах 224.180 тыс. Перапіс-жа 1926 году налічвае толькі 34,3 тысяч беларусаў, або ў  $6\frac{1}{2}$  разоў менш, ня лічачы нават натуральнага прыросту насельніцтва! Такога колёсальнага зьніжэння ня можна вытлумачыць адным процесам асыміляцыі, нават да пусцішы, што ён ідзе і ўшоў самым інтэнсыўным тэмпам. Глумачэнне трэба шукаць у бясспрэчных памылках і недакладнасцях самога перапісу.

Па Смаленшчыне і Браншчыне выдрукаваны ўжо канчатковыя вынікі перапісу<sup>2)</sup>. Перапіс 1926 г. дае вельмі зменшаныя супроць перапісу

1897 году лічбы. Вага беларусаў у агульным ліку насельніцтва вымяраеца нібы толькі адзінкамі, а менавіта:

	1926 г. у %	1897 г. у %
Клінцоўскі павет . . . . .	2,2	(69,4) (па б. Суражск. пав.)
Новазыбкаўскі павет . . . . .	3,2	0,2
Пачепскі . . . . .	0,6	(14,2) (па б. Мглін. пав.)
Стараўлубскі . . . . .	0,2	0,01
Смаленскі (з Красненскім) . . . . .	1,9	(37,4) (па Смаленскаму і Красненскаму разам)
Дарагабускі . . . . .	1,1	0,04
Ельвенскі . . . . .	1,1	2,7
Рослаўскі . . . . .	0,9	(0,07)

Быўшыя па перапісу 1897 году чиста беларускімі паветы Суражскі, Красненскі, часткі Месціслаўскага, што перайшлі цяпер да Рослаўскага і Смаленскага паветаў, сталі небеларускімі.

Воласці, якія маюць хоць трохі значны процэнт беларусаў, па перапісу 1926 году вельмі нямногалікі. Па Клінцоўскаму павету: Гардзееўская—3,7%, Клінцоўская—0,9%, Краснагорская—5,0%, Суражская—0,8%, Унечская—1,8%, Ушчэрская—2,3%; па Новазыбкаўскому павету: Злынкаўская 4,9%, Новазыбкаўская—2,9%, Чуровіцкая—4,6%; па Пачепскаму уезду—Балыцкая—13%, Пачепская—0,7%, Старасельская—0,9%; па Смаленскому—Бохацкая 7,0%, Любавіцкая—8,8%, Манастыршчынская—2,8%, Машчынкоўская—2,3%, Руднянская—1,4%, Сыракарэнская—Ліпецкая—1,8%; па Дарагабускому павету—Дудзенская—3,5%, Кузінская—1,5%, Дарагабуска-прыгородная—1,1%; па Ельвенскому павету—Забалацкая—3,6%, Івонінская—1,6%, Балтуцінская—3,0%; па Рослаўскому павету—Пятровіцкая—2,7%, Хіславіцкая—2,8%<sup>1)</sup> і г. д.

Тут сумысьля зроблены доўгі пералік валасцей, каб паказаць, што зрабіла статыстыка з такім чиста беларускімі валасцямі, як напр., Любавіцкая, Манастыршчынская, Пятровіцкая, Хіславіцкая, Бахацкая і г. д. Недарэчнасці статыстыкі 1926 году адносна вызначэння беларусаў у аборыгенных беларускіх мясцовасцях Браншчыны і Смаленшчыны бяспрэчны. Нажаль, адміністрацыйныя межы валасцей так зъяніліся, што дапасаваць да перапісу 1926 г. увесе комплекс методаў навуковае крытыкі нацыянальнай статыстыкі (метод хронолёгічнага аналізу, хоролёгічнага і г. д.<sup>2)</sup> зусім немагчыма і амаль адзіная магчымасць была-б праз паўторны перапіс у некаторых валасцях і этнографічную эксперытызу.

А пакуль што, калі грунтавацца бяскрытычна на непасрэдных даных статыстыкі (што бязумоўна, і будзе рабіцца ў сотнях выпадкаў), дык трэба прысыці да выводу, інды ў Вялікім, Себескім, Невельскім паветах былое Віцебшчыны, Красненскім пав. Смаленшчыны, частцы Горацкага


<sup>1)</sup> З гародоў проц. беларусаў па Унечы—16,0, па Клінцох—5,0 проц. і г. д.

<sup>2)</sup> Гл. маю працу „Межы Заходняй Беларусі ў Польшчы“, дзе даеца разгляд гэтых методаў.

<sup>1)</sup> Пісана ў лістападзе 1928 году.

<sup>2)</sup> Всесоюзная перепіс населенія. Том II. Западный район. Цэнтральна-Промышл. р. Москва. 1928.

КАРТОГРАМА  
ІНТЭНСЫЎНАСЦЬ АСЫМІЛЯЦІ БЕЛАРУСАУ У СССР ЗГОДНА ПЕРАПІСУ 1926г.



і Мсьціслаўскага паветаў б. Магілеўшчыны, Сурацкім, частково Новашчыны,—нібы ў гэтых паветах адбываўся процес поўнае русыфікацыі даючы, трачыцца з беларускага этнографічнага аблока.

Перапіс 1926 г. даў магчымасць упяршыню прасачыць на непасрэдных статыстычных даных інтэнсывнасць процесу асыміляцыі народаў. З асыміляцый беларусаў у БССР мы ўжо мелі справу вышэй. Толькі што падаваліся факты, якія сведчаць аб глыбокай асыміляцыі беларусаў у частках РСФСР, суседніх з СССР. А як ідзе процес асыміляцыі беларуское нацыянальнасці на тэрыторыі ўсяго СССР? Э гэтым знаёміць картограма № 4. На ёй паказана, на колькі процентаў лік беларусаў па мове менш ліку беларусаў па нацыянальнасці, ці іначай кажучы— які процэнт беларусаў у той ці іншай мясцовасці не гаворыць па беларуску<sup>1)</sup>. Можна зрабіць такія выводы:

1. Процесам асыміляцыі (русыфікацыі) беларусаў ахоплены ўсе без выключэння тэрыторый іх аселасці на аблоках СССР.

2. Інтэнсывнасць асыміляцыі беларусаў набыла выключную глыбіню; пераважная большасць тэрыторый мае паказынкам асыміляцыі 75—90% і нават звыш 90%. Такі паказынк азначае амаль поўную дэнацияналізацыю беларусаў на аблоках Саюзу (<sup>2)</sup> і беларускіх высяленцаў страціла сваю родную мову).

3. Дэнацияналізацыяй найбольш інтэнсіўна ахоплены такія колёнізацыйна-эміграцыйныя раёны беларусаў: Цэнтральна Сібірскі, Чорнаморска-Азоўскі і Маскоўскі-прамысловы. Слабей дэнацияналізуецца Уральскі раён беларуское колёнізацыі, за ім Далёка-Усходні. Найслабей дэнацияналізацыя беларусаў у самой БССР і на Украіне.

4. У гарадох жанчыны-беларускі паддаюцца больш глыбокай дэнацияналізацыі, чым мужчыны; у вёсках наадварот— хутчэй і глыбей асымілююцца беларусы-мужчыны.


5. У гарадох процес асыміляцыі амаль у два разы глыбейшы, чым у вёсках.

Як ужо было заўважана раней, процес асыміляцыі канечна трэба разглядаць дынамічна. Разгляд гэтага процесу толькі ў статыцы можа прывесці да шэршу буйных памылак (напр. няправільная ацэнка ролі гарадоў у процесе асыміляцыі).

Справае прасачыць інтэнсывнасць асыміляцыі беларусаў па перапісу 1897 году. Гэты перапіс таксама мае даныя, выкарыстаўшы якія можна з значайнай долі верагоднасці выявіць інтэнсывнасць і раёны асыміляцыі. Даныя гэтая такія: лік у кожнай губэрні б. Расіі высяленцаў з беларускіх губерняў, лік беларусаў у гэтай губэрні; з усяго ліку высяленцаў з паасобных беларускіх губерняў за беларусаў лічым толькі

<sup>1)</sup> Тут ігноруюцца выключна рэдкія, але магчымыя, выпадкі ўжывання беларускай мовы прадстаўнікамі не-беларускай нацыянальнасці.

частку, адпаведна процэнту беларусаў ува ўсім насельніцтве адпаведнай беларускай губэрні. Адносіны ліку беларусаў, фактычна зарэгістраваных перапісам 1897 году, да таго ліку беларусаў, які павінен быць, грунтуючыся на ліку высыленцаў з Беларусі, сведчаць аб tym, колькі бела-



Русаў ня лічыць сябе за беларусаў, а гэта і ёсьць паказынік асыміляцыі. Ён значна розніцца ад паказыніка асыміляцыі па 1926 годзе—які процэнт беларусаў не гаворыць па-беларуску. Калі будуць выдрукованы ўсе разьдзелы перапісу 1926 году, у тым ліку і аб высыленцах з БССР, тады будзе магчыма сказаць і для 1926 году вылічыць коефіцыент асыміляцыі аднолькавы з 1897 годам.

Разъмяшчэнне інтэнсіўнасці асыміляцыі ў 1897 годзе падаецца картограмаю № 5. Выразна вылучаецца пяць цэнтраў асыміляцыі—у найбольш прымісловых, найбольш культурных асяродках: Ленінград, Масква, Казань, Кіеў, Тыфліс, асабліва першыя тро. У гэтых лёкальных групах губерняў інтэнсіўнасць асыміляцыі беларусаў вельмі глыбокая: звыш  $\frac{3}{4}$  усіх беларусаў, па пахаджэнню з Беларусі, ня лічыць сябе беларусамі. У іншых губернях процэс асыміляцыі не выяўляецца.

Параўноўваючы інтэнсіўнасць і раёны асыміляцыі беларусаў у 1926 і 1897 годзе (памятаючы, аразумела, некаторую неаднолькавасць паказнікаў), можна зрабіць такія вынікі:

1. У 1897 годзе процэс асыміляцыі не ахопліваў усіх тэрыторый, дзе жывуць беларусы. Абшар, ахоплены асыміляцыяй, быў менш адпаведнага абшару 1926 году.
2. Інтэнсіўнасць асыміляцыі ў 1897 годзе была слабей у параўнанні з 1926 годам.
3. Абагульняючы вывод: асыміляцыя беларусаў у розных частках СССР няўхільна ідзе ўперад (апрача тэрыторыі самой БССР).

Цікава зрабіць параўнанне інтэнсіўнасці асыміляцыі беларусаў з іншымі народамі, асабліва тымі, якія знаходзяцца ў соціяльна-культурных і нацыянальных умовах, падобных да ўмоў беларускага нацыянальнасці. Такім народам з'яўляюцца украінцы. Вылічваем для кожнае нацыянальнасці адносіны ліку народа па мове да ліку па нацыянальнасці; лічбы большыя 100 азначаюць нацыянальнасць з культурна-нацыянальнай экспансіяй, меншыя 100—з асыміляцыяй; чым паказынік менш 100, тым глыбей асыміляцыя.

Нацыянальнасці СССР	Паказчык экспансіі або асыміляцыі (у 1926 г.)	Узрост ліку ў 1926 г. да 1897 г. <sup>1)</sup>	
		Па нацыян.	Па мове
Расійцы . . .	108,2	142,5	154,2
Украінцы . . .	88,3	154,2	136,3
Беларусы . . .	73,1	133,0	97,1
Палакі . . .	46,3	147,0	62,1
Літвіны . . .	92,6	230,2	134,2
Латышы . . .	95,8	208,2	170,5
Немцы . . .	96,2	120,2	115,8
Яўрэі заходнія	72,4	106,4	77,5
Грузіны (група)	104,8	137,0	143,6
Армяне . . .	93,8	147,1	138,3
Цюрка-татары . . .	111,0	—	112,9
Узбекі . . .	102,4	143,3	146,7
Казакі і кіргізы . . .	102,1	106,9	109,0

Народамі, выявіўшымі нацыянальна-культурную экспансію з'яўляюцца расійцы, цюрка-татары, узбекі, казакі, кіргізы, грузіны,—тры групы, уплыў якіх пашыраеца ва Усходняй Эўропе, Сярэдняй Азіі, на Каўказе. Іншых народаў з нацыянальна-культурнай экспансіяй, маючых значную

<sup>1)</sup> Лічбы ўзяты з артыкулу Т. І. Сямёнаўа „Народность и родной язык населения СССР“ у „Всесоюз. пер. нас. Краткіе сводкі. Вып. IV. Масква, 1928 г.“, стар. XXV.

колькасць насељнікаў, вельмі мала. Народамі з глыбокай асыміляцыяй з'яўляюцца: палякі, беларусы, яўрэі, украінцы, літвіны, латышы, немцы, армяне і г. д. Наогул з 51 групі народаў СССР 37 груп выявілі наяўнасць асыміляванасці (або больш паловы). Частка гэтых народаў (17 груп) паказвае ня толькі перайманье мовы іншых народаў (процэс культурна-нацыянальнага зъянрання), але і абсолютнае зъяншэнне ліку прадстаўнікоў гэтых народаў з 1897 году да 1926 г. (процэс фізычнага зъянрання), па нацыянальнасці і па мове. З 17 нацыянальнасцяў, якія паказваюць асыміляцыю ў вельмі актыўнай форме, 10 нацыянальнасцяў перажываюць процэс фізычнага зъяншэння і 7 нацыянальнасцяў—процэс толькі культурнага зъяншэння з адначасным узростам фізычных прадстаўнікоў нацыі. Да гэтых сямі нацыянальнасцяў належаць: камчадалы, таранчы (кашгарцы і ўнгурсы), карачаі (кумыкі, нагайцы), асьцякі, яўрэі, курды (і іезіды), беларусы. Калі ня лічыць яўрэяў, процэс асыміляцыі якіх адбываецца ў зусім асобных формах, дык траба прызнаць, што беларусы перажываюць процэс асыміляцыі выключнай месцы, які ставіць беларусаў на ўзровень (у гэтых адносінах) да найбольш "някультурных" нацыянальнасцяў СССР, што стаяць на грані ўжо фізычнага зъяншэння і зъянрання (камчадалы, асьцякі і д. т. п.).

Беларусы ў гэтым сэнсе рэзка адрозніваюцца ад украінцаў, у якіх заўважаецца ўзрост ліку як па нацыянальнасці, так і па роднай мове.

Прасочым інтэнсыўнасць асыміляцыі ў беларусаў і украінцаў больш падрабязна.

%% беларусаў і украінцаў, якія ня лічаць роднай мовай мовай сваёй нацыянальнасці:

	Беларусы	Украінцы
Эўропейская частка СССР .	21,4	9,8
Закаўказзе . . . .	93,1	57,3
Сярэдняя Азія . . . .	—	23,1
Сібір і інш. раёны . . .	86,3	44,7
Увесь СССР . . . .	26,9	11,7

Цалком па ўсім СССР беларусы выяўляюць у два разы большую інтэнсыўнасць асыміляцыі, чым украінцы, прыблізна такія ж суадносіны застаюцца па эўропейскай частцы СССР, Закаўказзю і Сібіры. Калі размах русыфікацыі украінцаў у Закаўказзі і Сібіры можна лічыць вельмі вялікім, дык размах русыфікацыі беларусаў трэба палічыць праста гіганцкім, які ў бліжэйшыя ж гады павінен прывесці да поўнай дэнацияналізацыі беларусаў якраз у раёнах іх максімальнай колёнізацыі. Вялікую моц асыміляцыі беларусаў адзначае і аўтар прадмовы да вып. IV "Краткіх сводак" перапісу Т. І. Сямёнаў „Для белорусов процесс асимиляции, обусловленный в значительной мере русификаторской политикой

самодержавия, был особенно силен<sup>1)</sup>), притом по всей территории Союза и в особенности, конечно, в местностях некоренного поселения белоруссов" (стар. XVIII).

Але размах асыміляцыі беларусаў быў фактычна яшчэ больш моцны, чым гэта выяўляе перапіс 1926 году, бо шмат беларусаў запісалася адразу „рускімі“ (не вялікарусамі), і як такія яны занесены ў адну рубрыку з расійцамі. Хоць гэта трохі і зъяншае паказынік асыміляцыі, аднак у шмат разоў болей дзеянічае запісанье беларусаў расійцамі. Ведама, напр., што ў Сібір выселілася беларусаў за час 1896—1916 г. звыш 600.000 чал., а тымчасам статыстыка 1926 году паказвае там толькі 320 тыс. беларусаў, значыцца, нават ня ўлічаючы натуральнага прыросту, зъяншэнне ў два разы. Толькі з часам выдрукаваныя разьдзелу перепісу 1926 г. аб немісцовых народжэннях (высяленцах) можна будзе, шляхам параўнаньня высяленцаў з Беларусі з лікам беларусаў у тых ці іншых мясцовасцях Саюзу, установіць сапраўдны размах асыміляцыі. Павен, што ён значна перавысіць вызначаныя тут разьмеры русыфікацыі беларусаў.

Статыстыка больш нічога ня можа даць для харектарыстыкі процесу русыфікацыі беларусаў, як толькі ўстановіць раёны і інтэнсыўнасць асыміляцыі, г. з. факты колкаснага харектару. Харектарызаваць процэс асыміляцыі з якаснага боку могуць толькі этнографічныя дасьледаванні. Для многіх раёнаў з вялікай інтэнсыўнасцю асыміляцыі згодна статыстыкі, якасная харектарыстыка асыміляцыі можа даць значна мякчэйшыя і не такія пэсымістичныя вынікі. Дасьледваць асноўныя раёны рассяленыя беларусаў, прасачыць формы асыміляцыі беларусаў, зъмену гэтых форм як у быце, так і ў мове (што самае галоўнае)—вось пачасная задача беларускага этнографіі, вырашэнне якое можа мець багатыя і практычныя, і навуковыя вынікі. Устаноўленая ж на падставе статыстыкі асыміляцыя беларусаў ёсьць пераважна асыміляцыя нацыянальнае съядомасці, а ня этнічная, не „языковая“, моўная асыміляцыя; гэтай „асыміляцыі“ падыходзіў-бы хутчэй тэрмін „псэўдоасыміляцыя“.

Апошнім разьдзелам артыкулу з'яўляецца пытаньне аб дынамічных зъменах у нацыянальным складзе насељніцтва БССР. Але статыстыка 1926 г. не дае непасрэдна даных для параўнаньня іх з перапісам 1897 г. Пералічэння першапачатковых матэрыялаў перапісу 1897 г. на сучасныя адміністрацыйныя раёны, а таксама пералічэння перапісу 1926 г. на тэрыторыі старых паветаў пакуль што ня зроблена. Таму параўнанне перапісаў можна правесці з павай дакладнасцю толькі па асобных гарадах БССР, лічбы аб нац. складзе якіх вылучаны як у 1897 г., так і у 1926 г. Для вясковых мясцовасцяў параянненне можа пакуль што настіць толькі прыблізны, агульны, якасны харектар.

З прычыны пэўнасці, дакладнасці і цікавасці, падаю параянчыя лічбы нацыянальнага складу насељніцтва ўсіх гарадоў БССР, для якіх

<sup>1)</sup> Курсуў мой, Г. Г.

можна было зрабіць парапаньне. Гарады паданы групамі, орыентаванымі ў географічным парадку так, як былі орыентаваны акругі з поўначы на поўдзень і з захаду на ўсход.

Гарады БССР	Беларусы		Расійцы		Яўрэі		Палякі		
	1897	1926	1897	1926	1897	1926	1897	1926	
I	Полацак	15,4	40,0	17,4	22,0	61,4	31,7	4,5	3,1
	Дрыса	23,0	26,8	5,4	19,6	67,3	49,5	4,0	1,9
	Віцебск	12,2	29,5	28,9	26,0	50,8	37,5	5,0	3,7
	Сураж	51,5	63,4	2,1	3,1	45,7	31,8	0,2	0,7
	Гарадок	25,8	43,4	5,0	6,2	67,9	48,3	0,6	0,9
	Бабінавічы	36,9	57,2	12,4	1,4	47,7	32,1	0,2	3,0
	Сянно	33,4	41,1	4,4	2,5	60,3	52,9	1,7	2,2
II	Барысаў	22,3	53,4	16,8	8,8	51,3	32,4	4,8	3,3
	Лепель	30,5	43,2	8,3	22,3	53,8	28,8	7,0	1,3
	Ворша	28,4	48,5	12,8	16,3	55,3	30,8	2,3	2,1
	Горкі	45,2	58,6	7,3	10,9	44,9	27,8	1,3	0,5
	Копысь	54,4	71,6	2,1	3,9	41,3	23,7	0,9	0,7
	Менск	9,0	42,4	25,5	9,6	51,2	40,8	11,4	3,4
	Чэрвень	30,3	50,2	5,2	3,6	61,5	41,1	1,3	2,8
III	Магілёў	29,8	48,4	15,9	13,4	49,8	34,1	3,1	1,9
	Стары Быхаў	48,2	58,4	3,0	7,1	47,6	32,6	1,1	0,6
	Чавусы	43,8	61,2	4,4	5,0	50,7	32,5	0,9	0,7
	Клімавічы	48,9	55,4	2,2	8,8	48,0	33,9	0,6	0,4
	Мсціслаў	33,3	51,7	5,6	4,3	59,6	41,9	1,3	0,8
	Чэркаў	42,0	46,9	5,3	17,9	51,1	34,2	1,2	0,4
	Слуцак	16,8	32,2	7,7	11,2	71,4	53,3	3,6	0,8
IV	Бабруйск	4,9	30,4	28,3	21,6	60,2	42,0	3,1	1,5
	Рагачэў	20,7	32,6	15,3	16,8	55,8	47,5	4,1	1,4
	Мазыр	16,9	25,8	10,0	9,3	69,2	61,3	3,3	1,5
	Рэчыца	31,2	33,7	9,1	18,3	57,4	44,6	2,1	1,2
V	Гомель	17,6	21,8	19,4	17,3	55,4	43,7	4,4	2,0

Асноўай асаблівасцю ў змене нацыянальных супадносін у беларускіх гарадох на працягу апошніх трыццаці год зьяўляецца вельмі моцнае павялічэнне ў складзе насельніцтва адноснай вагі беларусаў. У гэтых надавычайна моцным процесе „беларусізацыі“ беларускіх гарадоў ніякіх адхіленняў або выключэнняў ні ў адным горадзе: значэнне беларусаў скрозь павялічваецца, у розных мясцінах толькі з рознай інтэнсіўнасцю. Узрастанье вагі беларусаў прыблізна ў два і больш разоў выявляецца ў гарадох: Полацку, Барысаве, Воршы, Менску, Слуцку, Бабруйску.

Другой асаблівасцю дынамікі нацыянальнага складу трэба адзначыць вельмі інтэнсіўнае зменшэнне адноснага значэння яўрэяў, якое выявляецца без выключэнняў ва ўсіх гарадох БССР.

Вага палякоў у складзе гарадзкога насельніцтва павялічваецца толькі ў тых гарадох, дзе значэнне іх у 1897 годзе было мінімальным і дзе такім-жэ мінімальным застаецца яно і цяпер: Сураж, Гарадок, Бабінавічы, Сянно, Чэрвень. Ува ўсіх іншых гарадох адносная вага палякоў зменшваецца больш моцна, чым вага яўрэяў, і надавычайна моцнае зменшэнне ў Дрысе, Лепелю, Менску (з 11,4 проц. да 3,4 проц.), Слуцку, Бабруйску, Рагачэве, Мазыры, Гомелі і г. д., наогул пераважна ў гарадох са значным процэнтам палякоў у 1897 годзе.

Значэнне расійцаў у складзе гарадзкога насельніцтва БССР больш-менш стацыянарна ў Полацку, Віцебску, Гарадку, Воршы, Магілеве, Чавусах, Рагачэве, Мазыры, Гомлі; зменшваецца досыць моцна ў Бабінавічах, Сянно, Барысаве, Менску (з 25,6 проц. да 9,6 проц.), Чэрвени; павялічваецца асабліва значна ў Дрысе, Лепелі, Быхаве, Клімавічах, Чэркаўе, Рэчыцы, г. зн. у найбольш дробных і глухіх гарадох. Але лепш будзе лічыць, што ў дынаміцы адноснага значэння расійцаў у складзе насельніцтва агульнае законаўпарадкованасьці, ці нават тэндэнцыі, устанавіць нельга. Таксама амаль ніяма законамернасцяй у географічным размяшчэнні тых або іншых змен нацыянальнага складу насельніцтва гарадоў БССР.

Вельмі выразна выявленая тэндэнцыя дынамікі нацыянальнага складу да зменшэння яўрэяў сярод гарадзкога насельніцтва прымушае прасачыць гэта зменшэнне і ў абсолютнох лічбах. Абсолютны лік яўрэяў зменшыўся ў 1926 годзе супроць 1897 года пераважна ў некаторых драбнейших гарадох: Чэрвень, Лепель, Слуцак, Сураж, Гарадок, Сянно, Бабінавічы, Мсціслаў, Чэркаў, Быхаў, Чавусы, Ворша, Горкі, Копысь, Полацак, Дрыса і з буйнейших гарадоў — у адным Магілеве. Наадварот, у самых буйных або прамысловых гарадох БССР абсолютны лік яўрэяў павялічыўся, асабліва ў Менску, Бабруйску, Віцебску, Гомлі, Барысаве, Рэчыцы ды інш., а зменшылася толькі іх адносная вага. З гэтага факту лёгка падысьці да тлумачэння пакідання яўрэямі беларускіх гарадоў, да высялення з іх. Яўрэйская гарадзкая эміграцыя абумоўлена, як магчымасць, скасаваннем політычнай няроўнапраўнасці яўрэяў

(„черта оседлости“), адчыненые для яўрэйскай эміграцыі вялізных буйных гарадзкіх цэнтраў у РСФСР і УССР з высокай аплатай кваліфікаванай рабочай сілы яўрэйскага рамесніка і яўрэйскага інтэлігента (высокай, параўнаўча з беларускай аплатай). Сама-ж рэалізацыя гэтай магчымасці (эміграцыя) адбываецца з прычыны адноснай „прамысловай“ перанаселенасці дробных і не індустрыяльных беларускіх гарадоў, з якіх эміграцыя і адбываецца ў першую чаргу. Калі-б у БССР быў здавальняючы прыплы капіталаў для інтэнсывнага разгортвання рабоча-орыентаванай прамысловасці, БССР лёкализавала-б у сябе многія віды гэтай прамыловасці і ўтрымала-б на месцы кваліфікованых яўрэйскіх рамеснікаў і рабочых. Гэты процэс утрыманьня яўрэйскага насельніцтва на месцы мы і наглядаем у тых беларускіх гарадох, дзе прыплы капіталаў і разъвіцьцё прамыловасці былі здавальняючымі.

На жаль, перапіс 1897 году не падаваў нацыянальнага складу паасобных мястэчак, і мы пазбаўлены цяпер магчымасці меркаваць, якая ж дынаміка нацыянальнага складу адбылася ў гэтых цікавых па свайму характару і значэнню паселішчах. Апрыорна можна лічыць, што ў вылюдненні мястэчак (факт, які съцвярджае статыстыка) галоўную ролю мела высяленыне яўрэйскай часткі насельніцтва. Процэс і формы яўрэйскай эміграцыі з Беларусі вельмі складаны. Тут магчымы быў двухбаковы ток: яўрэйскае насельніцтва мястэчак і дробных гарадоў БССР пераходзіла на аселасць у буйнейшыя-ж беларускія гарады, яўрэйскае-ж насельніцтва гэтых гарадоў само эмігравала ў гарады РСФСР і УССР, разумеецца, была і непасрэдная эміграцыя з яўрэйскіх мястэчак за межы Беларусі. Цікавая і па формах, і па кірунку і па харектары прычын яўрэйская гарадзкая эміграцыя з Беларусі заслугоўвае самастойнага дасьледваньня.

Параўнаныне дынамікі нацыянальнага складу БССР *асобна вясковата і асобна местачковата насельніцтва* даць немагчыма па харектару распрацоўкі перапісаў 1897 і 1926 году (у 1897 г. ня вылучаны мястэчкі). Даваць-жа параўнаныне па вясковаму і местачковому насельніцтву разам—значыць атрымаць вынікі, якія можна прадбачыць апрыорна: зъмяншэнне яўрэяў і палякоў, стабілізацыя расійцаў (або іх зъмяншэнне ў некаторых выпадках), павялічэнне беларусаў.

Р. С. Пасыя напісаныя працы атрыманы канчатковыя вынікі перапісу па Пскоўшчыне: беларусаў—у г. Вялікі 3,6%, Вяліскай вол. 15,4%, Селязынёўскай 12,9%, Усьвяц. 6,3%, Усмынс. 7,8%; у г. Невелі 4,1%, Валадар. вол. 14,3%, Іаочынскай 4,7%, Масўскай 10,9%, Урыцкай 28,5%, Чарніцоўскай 18,4%; у г. Себежы 12,5%, Валадарскай вол. 8,9%, Пустошкінскай вол. 4,7%, Луначарскай 1,6% і г. д.

Усе беларусы ў беларускай Пскоўшчыне нібы страшнна зрусіфіканы: 80—95% беларусаў нібы лічаць роднай мовай расейскую.